



СА «ЗВЯЗДОЙ» — ПА ЖЫЦЦІ!

Table with subscription rates for different periods and quantities. Columns: Індэкс, месяц, III квартал, паўгоддзе. Rows: 63850 (individual), 63145 (pensioners), 63858 (subscriptions), 63239 (subscriptions for health).

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПРАЙНФАРМАВАЎ КІРАЎНІКА МАЛДОВА АБ СУТНАСЦІ БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАГА ГАЗАВАГА КАНФЛІКТУ

Учора па ініцыятыве малдаўскага боку адбылася тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніком Рэспублікі Малдова Міхам Гімпу.

БЕЛАРУСЬ ПАТРАБУЕ АД «ГАЗПРАМА» ПАГАСІЦЬ ДОЎГ ЗА ТРАНЗІТ ГАЗУ ДА 10.00 24 ЧЭРВЕНЯ

Аб гэтым паведамліў учора журналістам першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка, перадае БЕЛТА.

ПЕРШАПРЫЧЫНА КАНФЛІКТУ — ПОГЛЯД ПРАБЛЕМЫ ВАКОЛ МЫТНАГА САЮЗА

ПАДОБНАЕ меркаванне дамінуе ў каментарыях, якія сёння выказваюцца наконт абвешчанай надымай расійскай газавай вайны.

Сяргей Міронаў лічыць празмерным уплыў «Газпрама» на палітычныя пытанні і залішне жорсткай пазіцыі газавых маналістаў ў дачыненні да Беларусі.

Спікер верхняй палаты расійскага парламента Сяргей Міронаў лічыць празмерным уплыў «Газпрама» на палітычныя пытанні і залішне жорсткай пазіцыі газавых маналістаў ў дачыненні да Беларусі.

ЗВЯЗДОЎСКАЕ «ПОЛЕ ЦУДАЎ»



РЭДАКЦЫЯ газеты «Звязда» працягвае радаваць сваіх падпісчыкаў каштоўнымі прызамі і цікавымі сустрэчамі па ўсёй краіне.

КАЦІСЯ НАЎКОМА КУПАЛЬСКАЕ КОМА!



У Беларусі пачаўся перыяд начных купальскіх вогнішчаў, карагодаў і ігрышчаў і будзе доўжыцца да сёмага дня наступнага месяца.

ІЗАЛЯЦЫЯ — НЕ ПАНАЦЫЯ АД УСІХ БЕД

Генпракурор Беларусі Рыгор ВАСІЛЕВІЧ ініцыяваў падрыхтоўку Канцэпцыі па ўдасканаленні мераў крымінальнай адказнасці і парадку выканання крымінальных пакаранняў.

ГАЗАВАЕ ПЫТАННЕ ЎСПРЫМАЕЦЦА МАСКВОЙ ЯК ПАЛІТЫЧНАЕ

Такі пункт гледжання выказаў 22 чэрвеня прэзідэнт расійскага Інстытута нацыянальнай стратэгіі Міхаіл Рэмзаў у эфіры Першага тэлеканала, перадае БЕЛТА.

ДАПЛАТЫ МІНСКІМ НАСТАЎНІКАМ І ВЫХАВАЛЬНІКАМ

Роботнікі сталічных устаноў адукацыі і арганізацый фізкультуры і спорту ў новым навучальным годзе працягнуць атрымліваць штомесячныя даплаты да зарплат.

Аренда жытля

МЕНАВІТА ў другой палове чэрвеня пачаў актывізавацца рынак арэнды сталежнай жыллёвай нерухомасці.

Рэгіёны выйшлі на мільённую зарплату

Намінальная налічаная сярэдняя зарплата ў Беларусі ў маі ў параўнанні з красавіком павялічылася на 3,7 працента.

Следчы ізалятар замест участка ў цэнтры Мінска

Камітэтам дзяржаўнай беспяспекі сумесна з Міністэрствам унутраных спраў спынена супрацьпраўная дзейнасць двух мінчан, якія падбухторвалі кіраўніка будаўнічай кампаніі да дачы хабару службовым асобам органаў дзяржаўнага будаўніцтва.

Наблюдательный совет ОАО Мехколлонна № 93 ставит в известность, что 07.07.10 г. в 11.00 в помещении ОАО Мехколлонна № 93 (3 этаж) по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 13 Состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Повестка дня 1. Изменение Уставного фонда ОАО Мехколлонна № 93. 2. Изменение и дополнение Устава ОАО Мехколлонна № 93.

Аукционы по продаже коммерческой недвижимости

WWW.RLT.BY КУП «Минский областной центр учета недвижимости».

Аренда жытля

МЕНАВІТА ў другой палове чэрвеня пачаў актывізавацца рынак арэнды сталежнай жыллёвай нерухомасці.

Наблюдательный совет ОАО Мехколлонна № 93 ставит в известность, что 07.07.10 г. в 11.00 в помещении ОАО Мехколлонна № 93 (3 этаж) по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 13 Состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Повестка дня 1. Изменение Уставного фонда ОАО Мехколлонна № 93. 2. Изменение и дополнение Устава ОАО Мехколлонна № 93.

Аукционы по продаже коммерческой недвижимости

WWW.RLT.BY КУП «Минский областной центр учета недвижимости».

Аренда жытля

МЕНАВІТА ў другой палове чэрвеня пачаў актывізавацца рынак арэнды сталежнай жыллёвай нерухомасці.

ДЛЯ ПРАЦЫ НА ПЕНСІІ — СТЫМУЛ?

АДНЫМ са шляхоў вырашэння праблемы скарачэння колькасці насельніцтва ў працаздольным узросце можа стаць стварэнне прывабных умоў для працягу работы грамадзянамі, якія ўжо дасягнулі пенсійнага ўзросту.

РОСТ ЗАРПЛАТЫ. ТОЛЬКІ ПОТЫМ — ПАВЫШЭННЕ ПЕНСІЙ

ЛІТАРАЛЬНА за апошнія тры гады колькасць ветэранаў ваіны ў Беларусі зменшылася амаль удвая.

Аренда жытля

МЕНАВІТА ў другой палове чэрвеня пачаў актывізавацца рынак арэнды сталежнай жыллёвай нерухомасці.

Наблюдательный совет ОАО Мехколлонна № 93 ставит в известность, что 07.07.10 г. в 11.00 в помещении ОАО Мехколлонна № 93 (3 этаж) по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 13 Состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Повестка дня 1. Изменение Уставного фонда ОАО Мехколлонна № 93. 2. Изменение и дополнение Устава ОАО Мехколлонна № 93.

Аукционы по продаже коммерческой недвижимости

WWW.RLT.BY КУП «Минский областной центр учета недвижимости».



Table with exchange rates for various currencies. Columns: Курс, валюты, валюты, валюты. Rows: USD, UAH, BYR, EUR, RUB, URY.

Table with exchange rates for various currencies. Columns: Курс, валюты, валюты, валюты. Rows: USD, UAH, BYR, EUR, RUB, URY.

Table with exchange rates for various currencies. Columns: Курс, валюты, валюты, валюты. Rows: USD, UAH, BYR, EUR, RUB, URY.

Table with exchange rates for various currencies. Columns: Курс, валюты, валюты, валюты. Rows: USD, UAH, BYR, EUR, RUB, URY.

Table with exchange rates for various currencies. Columns: Курс, валюты, валюты, валюты. Rows: USD, UAH, BYR, EUR, RUB, URY.

Table with exchange rates for various currencies. Columns: Курс, валюты, валюты, валюты. Rows: USD, UAH, BYR, EUR, RUB, URY.

Table with exchange rates for various currencies. Columns: Курс, валюты, валюты, валюты. Rows: USD, UAH, BYR, EUR, RUB, URY.

ІЛЬГОТНЫЯ ўМОВЫ ПА ЭКСПАРЦЕ БЕЛАРУСКИХ ТАВАРАЎ ДЛЯ ІП СТАЛІ БЕСТЭРМІНОВЫМІ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 22 чэрвеня 2010 года падпісаў Указ № 317 «Аб унесеным змяненні ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь з 15 верасня 2009 № 477», які тым чынам цалкам зняў абмежаванні дзеяння 477-га Указа па часе: калі раней індывідуальныя прадпрыемствы маглі скарыстацца льготнымі ўмовамі па экспарце беларускіх тавараў толькі да 1 ліпеня, то цяпер такога абмежавання больш няма.

Нагадаем, што згодна з 477-м Указам, індывідуальныя прадпрыемствы з восені 2009 года атрымалі магчымасць ажыццяўляць вываз з тэрыторыі Беларусі і рэалізуюць за яе межамі ачыненныя тавары на льготных умовах — заплаціўшы адзіны гандлёвы збор у памеры 30 тысяч рублёў за месяц.

Як расказаў «Звяздзе» Кацярына ЧЫЖЫК, прадпрыемльнік,

ВЫЗНАЧАНЫ ПЕРАМОЖЦЫ РЭСПУБЛІКАНСКАГА КОНКУРСУ «ЛЕПШЫ ПРАДПРЫМАЛЬНІК 2009 ГОДА»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў 22 чэрвеня 2010 года Указ № 315 «Аб пераможцах і лаўрэатах рэспубліканскага конкурсу «Лепшы прадпрыемльнік 2009 года».

Конкурс праводзіўся на 16 намінацый. Па яго выніках у намінацыі «Лепшы прадпрыемльнік у галіне вытворчасці спажывацкіх тавараў» перамагло ВПВП «Вікторыя» (Лунінец), у намінацыі «Лепшы прадпрыемльнік у галіне вытворчасці пра-

Курманбек БАКІЕЎ:

«ПРАЖЫВАННЕ ў БЕЛАРУСІ МЫ АПЛАЧВАЕМ САМІ»

Курманбек Саліевіч адзначыў, што ў першы ж дзень, калі прыбыў з сям'ёй у Беларусь, заявіў беларускаму Прэзідэнту, што «абузай быць не збіраецца».

— Павеце мне, за два месяцы з бюджэту Беларусі ніводнага рубля не пайшоў на наша пражыванне, харчаванне. Усе рахунокі аплачваю сам. Гэта нескладна праверыць. Няжурно вы думаеце, што ў чалавека, які з 85-га года працаваў на кіруючых пасадах рознага ўзроўню, няма ніякіх зберажэнняў?

На прэс-канферэнцыі, якая адбылася ў гасцініцы «Вікторыя», спадар Бакіев абверг інфармацыю адносна таго, што былое кіраўніцтва выкарыстоўвала расійскі крэдыт у памеры 286,3 мільёна долараў не па прызначэнні.

— Перш чым абвінавачваць усіх і ўсё ў тым, чаго не было, трэба апераваць лічбамі, — адзначыў ён і ў пацярджаным мэтавага выкарыстання крэдыту перадаў журналістам паперу з указаннем, па якіх кірунках і ў якіх аб'ёмах размяркоўваліся крэдытныя сродкі. Гэтыя звесткі, паводле яго слоў, даслалі кіраўнікі Фонду развіцця Кыргызстана.

— У іх праўдзівасці можаце не сумнявацца. Пад гэтым дакументам я гатовы хоць зараз паставіць сваё подпіс.

Абверг спадар Бакіев і чарговае абвінавачанне ў свой адрас адносна вывазу з Кыргызстана 200 мільёнаў долараў.

— Гэта — казкі. Калі ў краіне хаос, абстрэльваюць тваю машыну, ніякія грошы, ніякія долары не лезуць у галаву, — адзначыў ён. Бакіева расмяяўша здаргадка журналістаў («Я смаяю ўпершыню за два месяцы, якія я знаходжуся ў Беларусі») аб тым, што ён з'яўляецца тым сярбам, які, як заявіў на днях Прэзідэнт, пазычыў сродкі для пагаднення газавога догугу Беларусі перад «Газпрамам».

— Не. Аляксандр Рыгоравіч з такой просьбай да мяне не звяртаўся, — заявіў Курманбек Бакіев.

Бакіев таксама лічыць, што ўвод у Кыргызстан міратворчых сілаў АДКБ мог бы хутчэй спыніць канфлікт.

— Я разумю, што, у адпаведнасці са статутам АДКБ, арганізацыя не мае права ўмешвацца ва ўнутраныя справы краін — яе членаў. Але, магчыма, трэба было пайсці на гэта. Калі б увялі войскі, то такіх ахвяраў, напэўна, можна было б пазбегнуць. Зараз жа мне застаецца ў чарговы раз заклікаць два брацкія народы, кіргізскі і ўзбекскі, да цярпення, мудрасці. Дай Бог, каб яны знайшлі сілы самастойна спыніць супрацьстаянне, каб сітуацыя, якая пакуль што застаецца напружанай, як мага хутчэй нармалізавалася.

Курманбек Бакіев запэўніў журналістаў у тым, што не збіраецца браць удзел у тым, што адбываецца ў Кыргызстане.

— Ніякім чынам стараюся не ўплываць ні на палітыку, ні на рэфэрэндум (які, дарэчы, запланаваны на 27 чэрвеня). Народ сам павінен прыняць рашэнне. Гэта яго права. Ведаеце, я нават стараюся не рабыць ніякіх прагнозаў, ацэнак, але часовы ўрад па-ранейшаму ўсё валіць на мяне і маіх блізкіх.

— У прыватнасці, Максіма — сына Бакіева — абвінавачваюць у махлярстве.

— Што тычыцца сына, я размаляў з ім па тэлефоне пасля таго, як ён апынуўся ў Вялікабрытаніі. Ён ціпер там просіць палітычнага прытулку. Максім — дастаткова разуменны і адукаваны, юрыст па адукацыі. Я перакананы, што ён вёў свой бізнес у адпаведнасці з прававымі нормамі...

Не так даўно Генпракуратура Беларусі прыняла рашэнне не выдаваць кіргізскаму бою спадара Бакіева.

«Мы не знайшлі прававых падстаў для задавальнення просьбы кіргізскіх калегаў», — пракаментавалі сітуацыю генпракурор Беларусі Рыгор ВАСІЛЕВІЧ.

Надзея ДРЫЛА.

Як нас дураліць

МАХЛЯР ЗАРАБЛЯЎ НА КВАТЭРАХ

Некаторых былых уладальнікаў жылля, якія засталіся без уласнага даху, прадпрыемльнік махляр нават... адправіў працаваць за межы Беларусі — на поўнач і на будоўлю ў Расію. Як кажуць, дурныя галубы людзям на працягу некалькіх гадоў.

Як расказаў «Звяздзе» памочнік пракурора Чыгуначнага раёна Віцебска Наталія АЛЬЦІВА, ахвярамі крымінальных дзеянняў раней судзімага за махлярства мужчыны сталі жыхары Віцебска, Мінска, Гарадоцкага раёна. Устае ўстаноўлі падчас следства яно дзевяць пацярпелых. Агульны кошт іх жылля, якое страцілі, каля 600 мільёнаў рублёў.

Пра такіх, як гэты злодзей, прафесіяналы раскрыцця злачынстваў кажуць: мае крымінальны талент. Мужчына, якому за сорак, лёгка ўваходзіў у довер. Валодаў майстэрствам уплываць на людзей, бо ведае нюансы псіхалогіі. Пры ўсім тым, што не мае вышэйшай адукацыі.

Знаёміўся з людзьмі, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Напрыклад, паабядаў дапамагчы мінанцыяў прадаць сваю долу ў кватэры, дзе яна была вымушана жыць з більным мужам пасля скасавання шлюбу. У выніку яна была вымушана пераехаць не ў прыгарад сталіцы, як хацела яна, а ў пасёлак Обаль Шумлінскага раёна.

І яшчэ адна жанчына — пенсіянерка з Гарадоцкага раёна, хацела прадаць кватэру і жыць у сваім доме. Знайшла дом. Махляр называе спецыяліста па нерухомасці. Яе кватэру прадалі па даверанасці, дом таксама. Гаспадыня кватэры і гаспадар дома не сустраліся. Пасярэднік нажыўся на гэтым, і ядрэнна...

Большасць пацярпелых вярта асацыяльныя вобразы жыцця. Выпівалі, не працавалі. Такім ён абяцаў падтрымку. Маўляў, хоцьці піль, трэба радавацца жыццю па-іншаму, думаць пра будучыню. І чаму б не пацаць сумесны бізнес? А каб уключыць грошы ў сваю справу, можна было б прадаць кватэру, дом. І людзі яму шчыра верылі.

Бядзі, больш за астатніх пакутаваў малады жыхар Віцебска, які, дарэчы, назіраўся ў псіхіятра. А ж добра ўсё для яго пачыналася. Яго нават уладкавалі ў прыватны палац, каб працаваў там. І ў рэабілітацыйны цэнтр добры чалавек яго накіроўваў... Але цэнтр прызначаўся для... былых асуджаных. Махляр нават ахвяраваў, каб паклапілася пра маладога хлопца. Апошні жыў у цэнтры, пасяві кароў... Потым збег і жыў у знаёмых. Пасля якая тры гады жыў у знаёмых у розных раёнах краіны. І усё пад кантролем махляра. Апошні дапамог знайсці працу і гэтак далей. Толькі б хлопца не паскардзіўся ў праваахоўныя органы. У выніку хлопца застаўся без сваёй кватэры.

А двух чалавек махляр адправіў працаваць нават у Расію: аднаго — на поўнач, другога — на будоўлю... Маўляў, пакуль бізнес сумесны не атрымаваецца, а вы без жылля, дык воце вам каардынаты і кантакты неабходныя, чаму б не адправіцца папрацаваць?

Нейкім чынам самадзейны «спецыяліст па жыллі» ўмудраўся і перапрадаваў іх прададзеныя кватэры. Адпаведна ад яго махлярства пакутавалі і сумленныя пакупнікі кватэр.

Махляр асуджаны на вострым гадоў пазбаўлення волі. Акрамя гэтага прыгаворам суда ён павінен кампенсаваць пацярпелым кошт іх жылля, ад якога ён пазбаўся. Некаторыя пацярпелыя ратна разлічваюць атрымаць кампенсацыі за маральныя перажыванні: ад мільёна да трох мільёнаў рублёў. Дзям суд прысудзіў кампенсаваць па мільёне, а яшчэ аднаму — тры...

На судзе некаторыя пацярпелыя плакалі і хапілася за галаву. Чым думалі раней? Шкада даверлівых людзей...

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Парламенцкі дзёнік

РАЗГРУЗКА ДЛЯ СУДОЎ

Трацейскі разбор спрэчак павінен стаць больш эфектыўным са з'яўленнем адмысловага закона.

Падтрыманы дэпутатамі ў першым чытанні, законнаправа аб трацейскіх судах арыентаваны на далейшае развіццё і павышэнне эфектыўнасці такіх утварэнняў. Чакаецца, што альтэрнатыўны для вырашэння спрэчак стане больш, а звароту ў звычайныя суды — менш.

Паслугамі трацейскага суда беларусы карыстаюцца і сёння, аднак новы закон да яму не толькі больш трывалы прававы падмурк, але і ўзбагачае яго магчымасць. Па-першае, за кошт пашырэння кампетэнцый суду і кола тых, хто можа вырашаць там свае спрэчкі. Так на вырашэнне трацейскага суда могуць перадацца любыя спрэчкі, якія ўзнікаюць паміж грамадзянамі, грамадзянамі і юрыдычнымі асобамі, а таксама паміж юрыдычнымі асобамі (за выключэннем спрэчак, якія непасрэдна закранаюць правы і законныя інтарэсы трэціх асоб), і спрэчак, якія не могуць быць прадметам трацейскага разбору ў адпаведнасці з заканадаўствам). Сёння ж там вырашаюцца толькі спрэчкі, якія ўзнікаюць з грамадзянскіх правадзясін паўнамоцна паміж грамадзянамі, а таксама паміж грамадзянамі і юрыдычнымі асобамі. Па-другое, змяняецца і сам статус такога ўтварэння: ён можа дзейнічаць на пастаянна аснове (я выклідае некамерцыйнай арганізацыі ці пры юрыдычнай асобе, якая яго ўтварыла) або ўтварацца паводле пагаднення ўдзельнікаў жоннай канкрэтнай спрэчкі (пакуль што магчымы толькі апошні варыянт).

Законпраект вызначае парадак утварэння і дзейнасці трацейскіх суду, разбору спрэчак і выканання рашэнняў, а таксама патрабаванні, якія прад'яўляюцца да трацейскіх суддзяў, формы і зместу трацейскага пагаднення. Пры яго распрацоўцы ўзялі на ўважанне і сусветную практыку. У ЗША, напрыклад, амаль 60 адсоткаў эканамічных спрэчак разглядаецца менавіта такімі судамі. — адначасна дырэктар Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Вадзім ІПАТАЎ, які знаёміў дэпутатаў з праектам беларускага закона ў гэтай галіне. Актыўна

працуюць трацейскія суды ў прыбалтыйскіх краінах. Дзейнічаюць такія структуры і ў нашых найбліжэйшых суседзях: эканамічныя спрэчкі разглядае каля 600 трацейскіх судуў у Расіі і прыблізна сотня — ва Украіне. Аднак суседзі суседзямі, а ў Беларусі сітуацыя асобная, «на станавленне трацейскіх судуў спатрэбіцца час», — канстатуе В. Іпатаў, ён не чакае, што працэс будзе хуткім. Аднак законпраект, паводле яго меркавання, будзе садзейнічаць паскарэнню.

ТРУБНЫ ГОЛАС

Сваімі развагамі пра газавую атаку дзеляцца дэпутаты.

Многія схіляюцца да таго, што вытокі чарговага расійска-беларускага, мякка кажучы, непаразумення, а мова болейш дакладнай — канфлікту, варта шукаць не ў эканамічнай плоскасці. Глеба тут выключна палітычная. Падобныя згадкі выказваюць і парламентарыі.

Так, дэпутат камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД, прафесійны палітолаг, Валяціна ЛЯВОНЕНКА перакананая, што прычынай паслужыла адсутнасць кансенсусу адносна Мытнага саюза. У прыватнасці, адмова беларускага боку падпісаць Мытны кодэкс з выняткам. Так што газавая пытанне — на што адсотку палітызаваанае, — зразумю народна абранніца.

А Мікалай ЖГУН, дэпутат камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе, мяркуе, што такой газавай спрэчкі расійскі боц найперш робіць шкodu ўласнай палітычнай рэпутацыі. Палюцькі за развіццём падзей пільна сочаць еўрапейскія краіны, чые інтарэсы гэты канфлікт закранае непасрэдна. Яны, маўляў, зробяць адпаведныя высновы. «Думаю, гэта сітуацыя не ідзе на карысць Расіі», — дзеляцца развагамі палітолаг. Ён лічыць, што ўсталяваўшы пільдзёны тэрмін, расійскі боц сапсаваў уласную рэпутацыю на міжнароднай арэне. «Мы перакананыя, што ў адноснах дзвюх дзяржаў, а тым больш у дачыненні да краіны, з якой Расія будзе Саюзною дзяржавай, такія дзеянні недапушчальныя», — выводзіць парламентарый.

Зоя ВАРАНЦОВА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

НА ЯМАЙКІ ЗЛАВІЛІ НАРКАБАРОНА Наркабарон Крыстофер Коўк па манушцы Дудус затрыманы на ўкраіне ямайскіх сталіцы Кінгстона.

Улады Ямаікі маюць намер экстрадаваць Коўка, які падазраецца ў шэрагу збойстваў і іншых злачынстваў, у ЗША, дзе ён лічыцца адным з самых небеспечных злачынцаў. У выніку чатырохдзённых вулічных баяў паміж паліцэйскімі і прыхільнікамі Коўка ў канцы мая 2010 года ў трохчоббах Кінгстона загінулі не менш за 76 чалавек, большасць з іх — цівільныя асобы.

ЯНУКОВІЧ ЗАГАДАЎ СЛУЖБОЎЦАМ АДПАЧЫВАЦЬ У КРЫМЕ

Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч на пашыраным пасяджэнні ўрада 23 чэрвеня заявіў, што службоўцы павіны ездзіць адпачываць у Крым, а не за мяжу. Паводле яго слоў, турыстычная сфера і інфраструктура паўвострава знаходзяцца ў дрэнным стане, таму ў іх трэба ўкладваць грошы — у тым ліку і дзяржслужачых, якія выязджаюць адпачываць. У гэтай сувязі Януковіч заклікаў членаў урада склацца і рэалізаваць дзяржаўную праграму развіцця Крыма як рэкрэацыйнага рэгіёна.

ГЕНЕРАЛ РАЗЗЛАВАЎ ПРЭЗІДЭНТА Камандуючы сіламі НАТО ў Афганістане Стэнлі Маккрыстал падаў прашэнне аб адстаўцы.

Прычынай таму стаў газетны скандал, які адбыўся ў чэрвені. Часопіс Rolling Stone апублікаваў інтэрв'ю, у якім Маккрыстал рэзка

раскрытыкаваў прадстаўнікоў адміністрацыі Барака Абама. Пасля публікацыі артыкула генерал быў вымушаны публічна папрасіць прабачэння ў адміністрацыі прэзідэнта ЗША. Паводле слоў ваеннага, ён дапусціў памылку. Тым часам, як заявіў прэс-сакратар Белага дома Роберт Гібс, прэзідэнт ЗША Барак Абама «раззлаваны» інтэрв'ю Маккрыстала. Галоўнакамандуючы сіламі НАТО ў Афганістане выкліканы ў Вашынгтон, дзе з ім сустрэнецца прэзідэнт Злучаных Штатаў.

ТЭСТ НА НАРКАЗАЛЕЖНАСЦЬ НАПАЛОХАЎ РАСІЙСКИХ ШКОЛЬНІКАЎ

Абітурыентаў ВНУ сістэмы МУС Расіі, апроч традыцыйных уступных іспытаў, падвергнуць выпрабаванням на паліграфіе — так званым дэтэктары хлусні, заявіў міністр унутраных спраў Расіі Раўшд Нургаліев. Ён таксама паведаміў пра тое, што тэст на наркатыкі напалохаў шматлікіх абітурыентаў.

Міністр растлумачыў неабходнасць праверкі на «дэтэктары хлусні» тым, што гэта даследаванне дапаможа зразумець, ці гатовы будучы супрацоўнікі Міліцыі да суровых выпрабаванняў і абмежаванняў, з якімі спалучана міліцэйская служба.

Акрамя таго, паводле слоў Нургаліева, кожны ахвотнік паступіць у міліцэйскія ВНУ абавязкова павінен прайсці медкамісію, аднак, які выстветлілася, не ўсе абітурыенты гатовыя пайсці на гэта, здавалася б, бясрэйсую працэдурю. «У якасці эксперыменту мы прапанавалі нашым абітурыентам, а гэта галоўным чынам школьнікі, прайсці тэсціраванне на наркатыкі. І, ведаеце — многія адмовіліся праходзіць гэта выпрабаванне і папросту рэзудуліся паступаць», — адзначыў міністр. Ён таксама прывёў звесткі статыстыкі злачынстваў, здзейсненых нляюнагадоўмі, паводле якіх агульнае колькасць такіх злачынстваў змяншаецца, аднак сітуацыю з наркаманіяй сярод падлеткаў пераламаць пакуль так і не атрыманася.

Людас РУМБУЦІС:

«ЯЎНЫЯ ФАВАРЫТЫ ПАКУЎ — БРАЗІЛІЯ І АРГЕНТЫНА. АЛЕ ГРУПАВЫ ЭТАП — НЕ ПАКАЗЧЫК»

Групавы этап чэмпіянату свету па футболе рухаецца да фінішу. Адной з чаканых сенсацый стаў прывід зборнай Францыі, якая ў вырашальных матчах трыманася да апошняга, але ў выніку правалася пад націскам гаспадару турніру. Гэта пазедка на мундыялі для «трохкаляровых» стала адной з самых ганебных і ў гісторыі французскага футбола. Тым часам лацінаамерыканцы імкліва і пераможна працягваюць шэсце — Уругвай, Мексіка і Аргенціна ўжо ў плей-оф. Непрыкметна ў гэту кампанію трапілі паўднёвакарыбскія. Амерыкаўцаў падзеі чэмпіянату свету мы прапанавалі чэмпіёнам СССР-82 у складзе мінскага «Дынама» Людасу РУМБУЦІС.

— Людас Іванавіч, давайце пачнем з бясспаловага паражэння Францыі. З футбалістаў-зорак можна скласці выдатную каманду — Ц'еры Анры, Патрыс Эвэра, Уільям Галас... Што ж адбываецца з віцэ-чэмпіёнамі свету?

— Праблемы ў камандзе пачаліся не зараз, а тады, калі на пасадку галоўнага трэнера прызначалі Раймона Даменека. Узгадваю 2006 год, калі з з'яўляюцца каманда гуляла, а ў працэс апражэння паведамленні, што не усё гладка ў «царстве». Але яны бяруць гульню на сябе. Жаданне паказаць сябе ё ё цераз дзеі быў зідан. Гэта зборная з вар'яцкім узроўнем самарэгуляцыі дайшла да фіналу і не павіна была працягваць італьянцам. Сялёта яна таго рэгулюючага механізму ўнутры калектыву, змянілася гульцы. Той жа Анры ўжо не прэзідэнтаў на ролу лідара. Як вынік яны маюць апошніе месца ў падгрупе.

бы толькі зборную Алжыра — там адчуваецца, што яны адзін за аднаго, асабліва ў матчы са зборнай Славеіні, дзе паражэнне афрыканцаў было нелагічным. А са зборнай Англіі яны правялі ўвогуле выдатную гульню. Афрыканскія каманды непрадказальныя і нечаканыя, гуляюць, як бог на душу пакладзе. Сёння могуць разараваць каго заўгодна, а затура і Новай Зеландыі саступілі, і Сейшалам.

— І Уругвай, і Мексіка, і Аргенціна бзе праблем выйшлі ў плей-оф, у адрозненне ад еўрапейцаў. Мы можам казаць пра сёлётны феномен лацінаамерыканцаў?

— Яшчэ не ввечар. Лацінаамерыканскія каманды — тыя ж еўрапейскія. Футбалісты нарадзіліся ў Лацінскай Амерыцы, але дзесцігоддзямі гуляюць у Еўропе — Месі, Кака класічныя прыклады. Папярэднія гульні — яшчэ не паказчык таво, хто ў якой форме знаходзіцца. Воце пачнецца плей-оф, будзе бачна. Групавы этап у цэлым аказаўся не надта цікавым. Футбол пачнецца ў плей-оф. І тое, як ціпер гуляюць бразільцы і аргенцінцы, не гарантуе ім нічога. У 82-м годзе на чэмпіянаце свету ў Іспаніі зборная Бразіліі была проста ў ашалямляльнай форме — і па падборы гульцоў, і па гульні. Тады яны казалі: усе заўгодна, колькі змогуча, а мы — столькі, колькі захаваем. Але яны «згарэлі» італьянцам, якія, стварыўшы тры чыны, ледзь выйшлі з падгрупы. Але тое, што Бразілія і

Абзац

«23 чэрвеня ў ходзе планавых мерапрыемстваў баявой падрыхтоўкі падчас выканання скачка з парашутам атрымаў траўму, несумяшчальную з жыццём, прапаршчы аднаго з мабільных злучэнняў сілаў спецыяльных аперацый Узброеных Сілаў», — паведамілі ў Мінабароны.

У лясным масіве каля вёскі Сурды Бялянцкага раёна 22 чэрвеня згубілі двое дзядзёў — васьмігадовае дзюччынка і яе шасцігадовае брат. Пакінуўшы без нагляду бацькоў, дзедзі вырашылі пагуляць у лесе і заблудзіліся. На пошук дзядзёў былі паднятыя выратавальнікі і супрацоўнікі міліцыі. На шчасце, усё скончылася добра — праз паўтары гадзіны малая самастойна выйшла на гукавыя і светлавыя сігналы аўтамабільу.

Першая партыя аўтамабільнага бензіну АІ-95, які будзе адпавядаць экалагічным нормам стандарту Еўра-5, з'явіцца на рынку Беларусі ў жніўні. Вытворца — Мазырскі НПЗ.

У Беларусі працягласць жыцця пенсіянераў складае для мужчын 14 гадоў (пасля спаўнення 60 гадоў), для жанчын — 24 гады (пасля 55-гадовага ўзросту).

У Мінску на дыспансэрным ўліку стаіць больш за 47 тыс. хворых на злаякасныя новаўтварэнні — кожны 250-ы.

Штогадовае ўрачыстасці ў гонар абраза Божай Маці Будслаўскай адбудуцца 1-2 ліпеня ў мястэчку Будслаў Мядзельскага раёна. Сялёта ўрачыстасці ў Будславе прайдуць пад дэвізам «Марыя — выбраная дачка Бацькі Нібеснага». Упершыню будзе арганізавана трансляцыя богаслужэнняў будслаўскага фесту ў інтэрнэце на сайце www.catholic.by.

Кітайскі холдынг Midea Group выкупіў кантрольны пакет акцыяў СААТ «Міда-Гарызонт». Цяпер Midea Group з'яўляецца ўладальнікам кантрольнага пакета акцыяў СААТ «Міда-Гарызонт» у памеры 55 %, частка «Гарызонт» — 45 %.

У 2009 годзе колькасць мільянераў у свеце павялічылася на 17 %, вярнуўшыся да дакрызіснага ўзроўню. Ціпер на планеце каля 10 мільёнаў людзей, якія валодаюць больш чым мільёнам долараў. У 2008 годзе было толькі 8,6 мільёна багатыроў.

У панядзелак, 21-га чэрвеня, жонка лідара групы «Воппі Від-дэпласва» Алена Скрыпкі нарадзіла трэцяе дзіця. 64-гадовая Наталія нарадзіла дзюччынку вагой 3800 г. Алег і Наталія ўжо выхоўваюць двух сыноў: 5-гадовага Рамана і 2-гадовага Тараса.

Поўны абзац

Супрацоўнікі ўніверсітэта Джонса Хопкінса выявілі зваўляваныя малюнак галаўнога мозгу чалавека на адной з фрэсак Мікеланджэла ў Сікстынскай капэле. Па меркаванні даследчыкаў, структуры мозгу ўпісаныя мастаком у малюнак ішы і падбарода Бога-творцы на фрэсцы «Аддзяленне святла ад цемры».

Астраномы запісалі «песню Сонца» — ім удалося пераўтварыць узрушэнні, якія адбываюцца ў сонечнай кароне ў гукавыя ваганні, чутныя чалавечым вухам. Навукоўцы выкарысталі алгарытм, які звычайна ўжываюць для даследавання землетрусав. «Песня Сонца» дапаможа навукоцам вызначыць фізіку зоркі.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Завоч

24 чэрвеня
2010 г.
№ 24 (218)

ПАРЛАМЕНТ

У плотным рэжыме

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА — пра некаторыя вынікі чарговага этапа заканатворчай работы



Фота БЕЛТА.

— Уладзімір Паўлавіч, Палата прадстаўнікоў завяршае чвэртую сесію, аднак нешта не было чуваць ад вас на ранішнім пасяджэнні ў Авалянай зале. Між тым, як вядома, для вашых расійскіх калег зацугляне дэпутатаў прагульчыкаў у апошні час стала сур'ёзнай праблемай. Там нават загаварылі пра неабходнасць водзіву такіх парламентарыяў. Напэўна, вы маеце нейкі сакрэт дысцыплінавання дэпутатаў, хоць і не афіцыйнае?

— З гэтага пытання можна было б пасмяяцца, калі б не прыкрасць ад таго, што нашы калегі вымушаны былі заклікаць не каго-небудзь, а закандаўцаў, да працоўнай дысцыпліны... Я лічу, што калі чалавек працягвае безадказнасць у самым элементарным, то, пагадзіцеся, ці можна ўвогуле гаварыць пра яго адказнасць як парламентарыя? Нашы дэпутаты гэта разумеюць, таму і праблемы такой не ўнікае. Падстава для пропуску пасяджэння Палаты прадстаўнікоў можа быць толькі уважлівая, напрыклад, замежная камандзі-

роўка, хвароба ці нейкія надзвычайныя жыццёвыя абставіны.

— А справы ў сваёй выбарчай акрузе?

— Для гэтага загадзя штомесяц плануюцца выязны тыдзень, калі дэпутаты працуюць у сваіх выбарчых акругах, праводзяць прыём грамадзян. Большасць сесійнага часу адводзіцца заканатворчай працы, а таксама ўдзелу дэпутатаў у розных парламенцкіх мерапрыемствах, у тым ліку міжнародных.

— Вы хочаце сказаць, што ніякай дэпутацкай воліцы арганізацыйнага плана ў перыяд сесіі няма?

— Між сесіямі таксама. Работа ў органах дзяржаўнага кіравання, у тым ліку ў парламенце, дазваляе толькі адну волюцы — волюцы разумнай ініцыятывы, творчага пошуку, генерывавання цікавых ідэй, прапанов і праектаў, дзелавой эфектыўнасці, — усё гэта, што цяпер модна называць крэатывам.

— Няўжо крэатыў і рэалізацыя стварэння законаў — рэчы сумяшчальныя?

— Вам, скажыце, даводзілася назіраць за працай... дворнікаў?

— Вядома ж.

— Заўважалі, як адзін, дакладней, адна, бо гэта звычайна кабеты, халком паводзіць анучай на падлозе ў пад'ездзе, падмыкае, падграбляе свой дваровы ўчастак — і толькі яе і бачылі, другая ж вычысціць усё, вышкрабе, прынасе свае ўласныя грабелькі, наўколенцы станы на дарожку, траўку акуртанька вычысчае паміж плітка. Адну справу робяць, а па-рознаму, прада? Пра каго з іх можна сказаць, што яна ставіцца да свайго занятку з душой, у пэўным сэнсе творча?

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЁСЦЬ ПЫТАННЕ

РЭАЛЬНЫ КОШТ «НІЧЫЙНАГА» ДОМА

Да пустуючых будынкаў трэба ставіцца па-гаспадарску

На Гродзеншчыне вырашылі разабрацца са становішчам, што склалася з пустуючымі і тухлявымі дамамі ў сельскай мясцовасці. Гэтае пытанне абмеркавалі на пасяджэнні прэзідыума абласнога Савета дэпутатаў, пасля чаго кропка не была пастаўлена: пастаяннай камісіі прамясловасці, транспарце, сувязі і жыллёва-камунальнай гаспадарцы даручана штоквартальна разглядаць ход выканання прынятага рашэння.

мпрд рублёў бюджэтных грошай, каб гэтыя дамы зарэгістраваць, а потым выставіць на тэрыторыі абсалютна не гарантаным продажам, — зазначае Андрэй Навумовіч. — З такімі дамамі трэба працаваць зусім у іншым кірунку: прызначаць іх прыгоднымі для пражывання і паэтапа зносіць. Праводзячы пры гэтым мэтаанкіраваную працу з насельніцтвам, каб жыхары адмаўляліся ад такіх дамоў на карысць адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, без афармлення нейкіх дакументаў

ры, на Гродзеншчыне ўключана 970 дамоў, аднак ва ўласнасць адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак судом перададзеныя толькі 142. Чаму так мала? Верагодна, таму, што старшыні сельвыканкомаў у сувязі з праблемай фінансавання гэта пытанне «прытрымліваюць». Дык, можа, правесці абследаванне і рэгістрацыю дома, а аплата нахай паступае пасля яго продажу?

Зрэшты, пры правільнай арганізацыі працы па ўліку пустуючых і тухлявых дамоў можна пазбегнуць значных затрат мясцовага бюджэту альбо абмежаваць іх, лічыць першы намеснік дырэктара РУП «Гродзенская агенства па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры» Генадзь КАРПОВІЧ.

Структуры гэтай службы размешчаны ў кожным раёне, і іх спецыялісты павінны ўваходзіць у склад камісіі па абследаванні дамоў. На стадыі працы камісіі яны могуць і выбраць тэхнашпарт, што патрабуе значных затрат, праводзіць не трэба. Калі ж суд выносіць рашэнне аб прызнанні дома пустуючым і перадачы яго ва ўласнасць адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, то магчымыя тры варыянты, адзначае Генадзь Карповіч. Першы — знос дома, калі патрабуецца толькі яго ашэнка. Другі — высталець яго на тэрыторыі адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, каб яго ўласнасць адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі; у такім выпадку рэгістрацыйны дзеянні ажыццяўляюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

— Сёння ў сельскай мясцовасці пустуюць не толькі жылля дамы, але і аб'екты вытворчага, гаспадарчага прызначэння. І трэба прааналізаваць, што зроблена і што неабходна зрабіць у дачыненні да ўсіх гэтых будынкаў, — лічыць старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў Андрэй НАВУМОВІЧ. — Прэзідэнтскага Указ не вызначае нейкія часовыя рамкі, але і марудзіць нельга. Гэта пытанне вельмі складанае і патрабуе пастаяннай працы ад кіраўнікоў сельскіх і пасялковых выканаўчых камітэтаў пад дакладным кантролем старшыні раённага Савета дэпутатаў. Не павінна быць так, што правялі абследаванне стану такіх дамоў і паставілі кропку. Гэта трэба рабіць на пачатку календарнага года, каб у кожным выканаме базавага тэрытарыяльнага ўзроўню быў рэальны рэгістр уліку пустуючых дамоў.

Першае пытанне — тухлявыя дамы. Паводле ацэнкі Андрэя Навумовіча, каб правесці ўсю працэдuru рэгістрацыі (абмер, рэгістрацыя дома і зямельнага участка) сёння, па апошніх звестках, патрабуецца мінімум паўтара мільёна рублёў. Пасля чаго дом выстаўляецца на тэрыторыі і яго... ніхто не купіла. А затым старшыні мясцовага сельскага Савета трэба звяртацца з хадайніцтвам на раённы ўзровень, каб выдаткавалі фінансаванне для зносу гэтага дома — зноў патрабуецца мінімум кля мільёна рублёў. І ў цэлым траціцца прыкладна 2,5 мільёна рублёў толькі на тое, каб знесці дом і навесці парадка.

— Сёння ў вобласці афіцыйна налічваецца 3044 тухлявыя дамы, і калі іх пуська праз рэгістрацыю, то патрэбна больш за 3

Іншая справа — пустуючыя дамы. Безумоўна, трэба прысціць усё вызначаныя прэзідэнтскага Указам № 70 працэдuru. Спачатку камісія абследае жылы дом і складае заключэнне аб яго стане. Затым звесткі аб пустуючых дамах, якія падлягаюць уключэнню ў рэгістр, друкуюцца ў мясцовай прэсе. Ніякіх скаргаў, заяў, прапанов не паступіла — другі этап: падаецца заява ў суд для прызнання яго безгаспадарчым і перадачы ва ўласнасць адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі. А затым — зноў рэгістрацыя, фарміраванне пакета дакументаў (каб гэты дом прадаць) і, адпаведна, выдаткоўванне грошай, якіх, вядома ж, ніколі не хапае.

Вось і атрымліваецца, што ў рэгістр пустуючых, прайшоўшы вышэйзгаданы працэдuru-

на Гродзеншчыне ўключана 970 дамоў, аднак ва ўласнасць адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак судом перададзеныя толькі 142. Чаму так мала? Верагодна, таму, што старшыні сельвыканкомаў у сувязі з праблемай фінансавання гэта пытанне «прытрымліваюць». Дык, можа, правесці абследаванне і рэгістрацыю дома, а аплата нахай паступае пасля яго продажу?

Зрэшты, пры правільнай арганізацыі працы па ўліку пустуючых і тухлявых дамоў можна пазбегнуць значных затрат мясцовага бюджэту альбо абмежаваць іх, лічыць першы намеснік дырэктара РУП «Гродзенская агенства па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры» Генадзь КАРПОВІЧ.

Структуры гэтай службы размешчаны ў кожным раёне, і іх спецыялісты павінны ўваходзіць у склад камісіі па абследаванні дамоў. На стадыі працы камісіі яны могуць і выбраць тэхнашпарт, што патрабуе значных затрат, праводзіць не трэба. Калі ж суд выносіць рашэнне аб прызнанні дома пустуючым і перадачы яго ва ўласнасць адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, то магчымыя тры варыянты, адзначае Генадзь Карповіч. Першы — знос дома, калі патрабуецца толькі яго ашэнка. Другі — высталець яго на тэрыторыі адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, каб яго ўласнасць адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі; у такім выпадку рэгістрацыйны дзеянні ажыццяўляюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Аляксей СЦЕПАНЕНКА:

«ЗВЕРЫМ НАШЫ ГАДЗІННІКІ»

На мінулым тыдні адбылася заўважная для Саветаў дэпутатаў усіх узроўняў падзея. У персанальні склад Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання былі ўнесены змены, зацверджаныя на чарговай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу. З чым звязана «пературбавыя» персаналі і чаму яна адбылася менавіта цяпер? Як паўплываюць гэтыя змены на працу Савета па ўзаемадзеянні ў цэлым? На пытанні «МС» адказаў адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання Аляксей СЦЕПАНЕНКА.

— Змены ў персанальні складзе Савета па ўзаемадзеянні тлумачыцца тым, што, па-першае, пэўная колькасць членаў гэтай структуры пакінулі свае пасады ў мясцовых Саветах дэпутатаў (прайшлі на іншыя месца працы або пайшлі на заслужаны адпачынак). А значыць, яны не могуць быць абранымі ў Савет па ўзаемадзеянні, паколькі ён прадстаўляе інтарэсы выключна органаў самакіравання. Акрамя гэтага, як вы ведаеце, змянілася і кіраўніцтва Савета па ўзаемадзеянні. Сёння яго старшынёй з'яўляецца старшыня Савета Рэспублікі Анаоль Мікалаевіч Рубінаў. Ён змяніў на гэтай пасадзе Барыса Васільевіча Батуру, які цяпер кіруе Мінскім аблвыканкамам. У сваю чаргу, ранейшы кіраўнік Мінаблвыканкама Леанід Фё-

даравіч Крупец стаў намеснікам старшыні Савета Рэспублікі і намеснікам старшыні Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання. У склад Савета па ўзаемадзеянні таксама былі ўведзены старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў Марыя Андрэўна Бондар, старшыня Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў Іван Афанасьевіч Барадзіч, старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў Андрэй Мікалаевіч Навумовіч, старшыня Шумлінскага раённага Савета дэпутатаў Ірына Мікалаевна Новікава, старшыня Бераставіцкага раённага Савета дэпутатаў Міхаіл Віктаравіч Пісарык, старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў Міхаіл Фёдаравіч Савановіч, старшыня Пухавіцкага раённага Савета дэпутатаў Юрый Паўлавіч Шапалаў.

— Па якім прыняцце выбіраліся прадстаўнікі органаў мясцовага самакіравання, што ўвайшлі ў склад Савета па ўзаемадзеянні?

— У нашым палажэнні запісана, што ў склад Савета можа ўваходзіць па тры чалавекі ад кожнай вобласці: гэта абавязкова старшыня абласнога Савета дэпутатаў і два прадстаўнікі мясцовых Саветаў дэпутатаў розных узроўняў (пярвічнага ці базавага). Кандыдатуры звычайна разглядаюцца на пасяджэнні прэзідыума адпаведнага абласнога Савета, і толькі пасля гэтага прэзідыум рэкамендуе іх у склад Савета па ўзаемадзеянні. Усё адбываецца на сур'ёзным узроўні, а не проста так: узялі і перадалі нейкія прозвішчы... Але некаторыя вобласці — Мінская і Магілёўская — маюць у складзе нашага Савета не па тры, а па чатыры чалавекі. Чаму так атрымалася? Мясцовае самакіраванне ўключае ў сябе не толькі Саветы дэпутатаў розных узроўняў, а і ор-

ганы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання. А ў нас яно на пачатку працы не было прадстаўлена... Крыху пазней мы ўключылі ў склад Савета па ўзаемадзеянні старшынёў вёскі Сёмкаў Гарадок Палярнянскага сельсавета Мінскага раёна Веру Аляксандраўну Шлойдэ і намесніка старшыні органа тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання мікрараёна № 2 г. Магілёва Ірыну Анатольеву Раічык.

Адзначу, што членства ў нашым Саветае не дае ніякіх льгот і перавагаў і матэрыяльна не заахочваецца. Савет па ўзаемадзеянні працуе выключна на грамадскіх патках.

Хачу падкрэсліць асабліва, што на сёння Савет па ўзаемадзеянні склаўся не толькі, так бы мовіць, па форме, па сваёй структуры, але і па змесце. Ён адбыўся ў поўным сэнсе гэтага слова, даказаў не толькі сваю патрэбнасць, але і жыццёвую практычнасць і дэзэадаўнасць. Гэта не толькі маё меркаванне. Я выказаю думкі многіх кіраўнікоў мясцовых Саветаў, з якімі даводзіцца сустракацца.

— Савет па ўзаемадзеянні, у адпаведнасці з Палажэннем, павінен каардынаваць дзейнасць усіх мясцовых Саветаў дэпутатаў, аказваць ім садзейнічанне, прадстаўляць і абараняць іх інтарэсы на рэспубліканскім узроўні і г.д. Што гэта азначае на практыцы? Ці ўдаецца з яго дапамогай вырашаць праблемы мясцовага значэння?

— Пра гэта неаднойчы гаварылася ў прэсе, таму не хацелася б паўтараць... Прывяду толькі адзін прыклад. Тры гады таму па нашай прапанове было распрацавана тыпавое палажэнне па эксплуатацыі ліній вонкавага асвятлення населеных пунктаў. Там быў «закладзены» такі радок: паказанне электралічыльніка здымае стараста вёскі... Тады гэты падыход

задавалі кіраўнікоў мясцовай ўлады. Але з пайгода таму мы з Генадзем Васільевічам Навіцкім, старшынёй Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні, сустракаліся з групай кіраўнікоў мясцовай ўлады, і яны зноў узялі пытанне пра вонкавае асвятленне. Маўляў, не павінны старасты здымаць паказанні лічыльніка... У выніку перамоў з міністрам энергетыкі ў тыпавое палажэнне былі ўнесены змены. У адпаведнасці з імі энергетыкі ўзялі на сябе адказнасць не толькі за зняцце паказанняў з электралічыльніка, але і за закупку лямпачак і нават за іх утылізацыю. Інакш кажучы, пажаданні старшыняў сельскіх Саветаў былі ўлічаны ў поўнай меры... І такіх прыкладаў можна прывесці шмат.

— А як адладжаны «механізм» адвартнай сувязі? Мясцовая ўлада заўсёды ў курсе вашых рашэнняў?

— Савет па ўзаемадзеянні існуе з 2007 года, і не было ніводнага прэзідэнта, каб нашы рашэнні ці прапановы не дайшлі да мясцовага ўзроўню — базавага ці пярвічнага. Як правіла, мы накіроўваем адпаведныя матэрыялы на адрас абласных ці раённых Саветаў, а ўжо адтуль яны дасягаюцца на пярвічым узроўні. І ў асноўным, вядома ж, даходзяць. Хоць, магчыма, не так аператыўна, як хацелася б.

Вось днямі, падчас сустрэчы са старшынёй сельскіх і пасялковых Саветаў, «узнікла» тэма работы ўчастковых інспектараў... Чаму інспектар, які павінен забяспечваць правапарадак у

першую чаргу на сваім участку, праводзіць там толькі 15—20 працэнтаў працоўнага часу? І нават не заўсёды паслявае арганізацыя прыём грамадзян? Людзі прыходзяць, а яго няма... Як аказалася, участковыя інспектары — таксама «закладнікі» пэўных абавязальстваў: яны павінны ездзіць у райцэнтр на інструктаж, несці аператыўныя дзяжурствы, прымаць удзел у раскырці тых ці іншых значэнстваў, у забяспечэнні парадку падчас масавых мерапрыемстваў... Атрымліваецца, яны ні ў чым не вінаватыя і разам з тым вінаватыя, бо прыёмы грамадзян ігнаравалі нельга... У сітуацыі насупе чак разабрацца. Напэўна, будзем звяртацца да Міністэрства ўнутраных спраў з прапановай упарадкаваць гэту работу.

— Наколькі ахвотна міністэрствы і іншыя структуры дзяржаўнай ўлады ідуць вам на сустрэчу?

— Ва ўсялякім выпадку, ніхто яшчэ не адмаўляўся ад супрацоўніцтва, не адмахваўся ад нас... Ідуць на сустрэчу, адзначаюць! Магчыма, эфект не адрозніваецца ад нас... Але гэта можна зразумець: праблемы ж насцялялі гадамі і дзесяцігоддзямі, а тут трэба ўсё пераламіць... Часам справа тармозіцца нават не на ўзроўні міністэрстваў, а на ўзроўні выканаўчых структур. Такія факты мы сумесна карэктуюм у межах свайго прававага поля, з дапамогай адпаведных дзяржаўных уладных структур, на якія маем непасрэдны выхад.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Фота Марыя ЖЫЛІНСКАЯ.

Тое ж самае сёння і з дарогамі. Колькі ў нас безгаспадарчых дарог? Чаму можна кажаць ад такой дарогі? У лепшым выпадку кіраўнік мясцовай гаспадаркі пашле грэйдар прагрэйдаваць, бульдозер — пачысціць снег... Неабходна перадача на баланс канкрэтна адказнасць за стан дарогі пэўнай арганізацыі і г.д. Трэба нарочаваць і фінансавую, і матэрыяльна-тэхнічную базу для абслугоўвання такіх дарог, і за адзін год гэта не вырашыць. Але працаваць у гэтым кірунку мы будзем.

Безумоўна, у кожным сельскім Саветае склалася сваёй нейкай практыка, і гэта таксама трэба ўлічваць, аднак сельскі Савет — гэта орган дзяржаўнай ўлады. І кропка. Ён адказвае за гаспадарчую дзейнасць, але не павінен здзяйсняць яе сам, сваімі рукамі. Былі часы, калі сельскія Саветы займаліся зборам малака ў насельніцтва, самі рабілі рамонтны, самі мянялі лямпачкі на слухах. Тады, магчыма, гэта было праўдана. Але з часам мы прыйшлі да высновы, што ўлада павіна заставацца ўладай, а гаспадарчай дзейнасцю павінны займацца іншыя арганізацыі.

Генадзь Навіцкі не абмінуў і яшчэ адзін важны кірунак — упарадкаванне справядлівасці сельскіх Саветаў і выкананняў. Спачатку на прыкладзе Гомельскага вобласці была вывучана работа сельскіх Саветаў. І тады выявілася, што больш за палову папер, якія трапляюць у сельскі Савет, увогуле не павінна туды накіроўвацца.

— Мы сабралі ўсіх, хто меў да гэтага дачыненне (з ўрада, з органаў дзяржаўнага кіравання) і правялі разгляд усёй наменклатуры справядлівасці. Сістэматызавалі яе, выдалі палажэнне, якое сёння рэгламентуе справядлівасць на ўсіх узроўнях. Пры гэтым у нас атрымалася амаць на палову скараціць наменклатуру спраў. Аднак, калі мы усё гэта зрабілі, то зразумелі, што выніку не дасягнуць без укаранення адпаведнага праграмага забяспечэння.

Сёння гэта ўвасобілася ў працу дзяржаўнай праграмы «Электронная Беларусь» — аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэме «Мясцовыя Саветы». Задача, за якую ўзяўся Савет па ўзаемадзеянні, падзялялася на некалькі частак. Першая — тэхнічнае забяспечэнне сельскіх Саветаў (умоўна кажучы, падвесці кабель, паставіць камп'ютары). Другая частка — забяспечэнне праграмнымі прадуктамі. Трэцяя — падрыхтоўка кадраў.

— Сваё плычо ў вырашэнні гэтага пытанья падстаўля Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. На пачатку кастрычніка ў Касцюковіцкім і Краснапольскім раёнах Магілёўскага вобласці мы мяркуем правесці выязное пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні, на якім пакажам работу сельскага Савета з улікам выканання гэтай задачы. Калі за наступныя некалькі год у кожным сельскім Саветае з'явіцца дастаткова колькасць камп'ютараў з адпаведным праграмным забяспечэннем, то я вас заклікаю: таго невядлікага штату, які ёсць у вас цяпер, будзе дастаткова, каб нармальна працаваць з людзьмі, — заявіў Генадзь Навіцкі. — Я не пракажы талю, а гавару пра абсалютна рэальныя рэчы, з якімі вы сутыкнецеся ў перыяд вашай работы. Праз 3-4 гады ўсё, пра што я вам зараз раскажаў і што сёння падаецца фантастыкай, стане рэальнасцю.

Інга МІНДАЛЁВА.

ПАДТРЫМКА

У Магілёўскім абласным Савеце дэпутатаў адбыўся «круглы стол», прысвечаны тэме развіцця асабістых падсобных гаспадарак людзей.

— Падсобныя гаспадаркі ў гісторыі развіцця грамадства пабывалі ў розных сітуацыях, — кажа старшыня Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір ПАНЦЮХОУ. — Гэта былі кантрасты — ад вялікай падтрымкі да катэгарычнага «не». Але сёння адназначна зразумела, што асабістыя падсобныя гаспадаркі ўносяць сур'ёзную лепту ў агульную скаронку рэгіёна і краіны.

У саветыя часы ў знакамітым калгасе «Рассвет» на Кіраўшчыне не было прсыядзібных гаспадарак. У галоўнай сядзібзе Мышкавічы не будавалі нават агароджы, за якімі б маглі бегаць куры. Увесь Саветскі Саюз ездзіў у «Рассвет» за гэтым стаючымым вопытам. І хоць сёння стаўленне да асабістых падворкаў сапраўды зусім іншае, новы лад жыцця ў аграгарадках і старонне высковага насельніцтва вядуць да скарачэння асабістых гаспадарак і жывёлы ў іх.

Віктар ПІНЧУК, старшыня пастаяннай камісіі па аграрных пытаннях абласнога Савета, дырэктар агракамбіната «Усход» Магілёўскага раёна, нават прыгадваў сваё сялянскае дзяцтва:

— Каб у сям'і былі дастатка, людзі трымалі карову і свіней. У Асіповічах быў вялікі калгасны рынак, дзе можна было збыць прадукцыю і набыць парчоўку. Гэта было паўнакроевае жыццё ў плане развіцця падсобных гаспадарак. Але той час сыхоў. Калі 20 гадоў таму я прыехаў ва Усход, там трымалі 60 кароў, а цяпер сорамна сказаць — толькі дзве кароўкі. Тут адбылося ўсё адразу: развіццё гандлю, будаўніцтва аграгарадка, рост узроўню заробку і жыцця. А сёння шмат пытанняў. Дзе купіць парсаў? Як завесці жывёлу ў пуні два на два метры каля новага дома?..

Удзельнікі «круглага стала» падрабязна разбіралі схемы закупкі малака ў насельніцтва. Тым больш што летася малака, як няжакснае, вярталі людзям тонамі: канфлікты ў некаторых сельскіх раёнах даходзілі нават да суду. Пасля ўмяшання абласных уладаў сёлета такія выпадкі сталі адзінаквымі.

Наглядзячы на тое, што са зборам малака ўзнікаюць розныя праблемы, яны вырашаюць на месцах. Напрыклад, для працаўнікоў канкрэтнай гаспадаркі і дзяў, тх, не з'яўляецца членам кааператыву, існуючы розныя цэны на сена і іншыя паслугі. У СВК «Прывольны» Слаўгарадскага раёна знайшлі кампрасі, каб не было крыўды. У калектыўную дамову запісалі дакладна: кожны выкасеў, калі ён адпрацаваў 10 дзён на жніве, прыраўноўваецца да калганска і ўсе паслугі атрымлівае па ўнутраных цэнах.

— Мы ўсе працуем у адзін за працці і імкнёмся, каб было меней канфліктаў, — сказала дэпутат абласнога Савета і кіраўнік «Прывольнага» Таццяна КУХАРАВА. — Трэба падтрымліваць працавітых людзей.



Фота Анастасіі КЛЕШЧУК

Удзельнікі «круглага стала», натуральна, угадалі і цэны на малака як вызначальны фактар для развіцця падсобных гаспадарак.

— Калі гэта прадукцыя патрэбна краіне — то павінна быць матывацыя цэнамі, — лічыць старшыня Чавускага раённага Савета дэпутатаў Аляксандр ЧЫКАНАЎ.

ДЛЯ СЕЛЯНІНА

кредытаванні людзей, якія хочучэ займацца падсобнай гаспадаркай і зарабляць на ёй грошы, падзялялася старшыня Слаўгарадскага раённага Савета дэпутатаў Таццяна КАНАНЧУК:

— У нас у раёне працуе праграма Фонду развіцця сельскіх тэрыторый «Адраджэнне-агра». Адна з задач гэтага фонду — павышэнне дабрабыту сялян. Калі чалавек хоча ўзяць карову, то яму даецца беспрацэнтная пазыка ў 2 мільёны рублёў. Праз паўгода трэба пачаць вяртаць пазыку, і ўкладзецца ў паўтара года. У выніку толькі летася насельніцтва з дапамогай фонду набыло 40 кароў, дзясяткі свінамаца, а таксама матабокі і даільныя апараты. Чатыры сям'і ўжо хочучэ давесці колькасць кароў да дзесяці.

Акрамя льготнага кредытавання, людзі ставяць пытанне аб рэалізацыі прадукцыі падсобных гаспадарак. Тут размова не толькі пра малака, але пра гародніну і... напрыклад, зёлкі. Цяпер у магілёўскіх аптэках шырока прадаюцца гарбаты з зёлкаў украінскай вытворчасці па прыстойным цэнах. Удзельнікі «круглага стала» ўгадалі, як у вясковую дэспічэ збіраць чаёвае, крапіву і рамонкі, і на гэтым зараблялі неабліжна грошы. Ці могуць зарабіць сёння вясковыя ці іх дзеці на зборы зёлкаў? Вырашана гэтыя пытанні адрасаваць спажывецкай кааператыву.

У праблему, якая ўзнікае ў падтрымцы падсобных гаспадарак, разбіраецца і кіраўніца ўлада. Намеснік старшыні камітэта па сельскіх гаспадарках і харчаванні Магілёўскага аблвыканкама Аляксандр МУРАЎЕЎ, у прыватнасці, паведаміў, што выканкам звярнуўся на рэспубліканскі ўзровень з прапановай залічваць стаж людзям, якія не працуюць у сельскай гаспадарцы, але трымаюць вялікую падсобную гаспадарку.

Удзельнікі «круглага стала» ў Магілёве пагадзіліся, што цяпер самы час усім чыноўнікам і кіраўнікам павярнуцца тварам да чалавека, які хоча трымаць на сваім падворку жывёлу і апрацоўваць зямлю, атрымліваючы прадукцыю і ўраджай. Магілёўскі абласны Савет дэпутатаў запрашае ўсіх пайсці насустрач. І гэта адразу дало вынік: калі ў мінулыя гады колькасць кароў скарачалася на 30-40, то летася — толькі на 4. Сёння наш сельсавет не знізіў аб'ёмы збору малака.

Ілона ІВАНОВА.

ЗВАРОТ У РЭДАКЦЫЮ

ЗАКРЫЦЬ ЦІ ПАКІНУЦЬ?

ЖЫХАРЫ ДЗЕСЯЦІ ВЁСАК ДУБРОВЕНСКАГА РАЁНА НАМАГАЮЦА АДСТАЯЦЬ БАЛЬНІЦКУ Ў ВЁСЦЫ КЛЯНЫ

Яны пісалі лісты ў інстанцыі на працягу года. Спісалі стос папер і столькі ж атрымалі адказаў, дзе ім адмаўляюць у захаванні бальніцы. Ужо і тэрмін прызначаны, калі афіцыйна перастане існаваць гэта ўстанова — 12 ліпеня 2010 года. Але жыхары навакольных вёсак зноў зноў звяртаюцца ў інстанцыі, каб захавалі бальніцу ў Клянах. У маі і чэрвені яны накіравалі шэраг лістоў у генеральную і абласную пракуратуру, Міністэрства аховы здароўя, губернатара Віцебскай вобласці. Пад імі падпісалася 139 жыхароў вёсак Баева, Быстрыёўка, Жарнёўка, Зарубы, Кляны, Ляхука, Плячонкі, Хаетчына, Цыбульскія, Чырына. Вось радкі з іх аблошэга звароту да губернатара Віцебскай вобласці А.М. Косіна.

«...У вёсцы Кляны даўно існуе сельская ўчастковая бальніца са стацыянарам на 20 ложкаў. Будынак устаноў размяшчаў у зручным для жыхароў навакольных вёсак месцы, мае сваю кацельню, водаправод, каналізацыю, ёсць кухня і пральня. Апошні капітальны рамонт будынка рабілі ў 1994 годзе. Галоўны ўрач бальніцы — Аляксандр Міхайлавіч Сафронаў. Яго тут паважваюць як урача і як чалавека. Стаж яго работы ў Клянах 33 гады.

Калі мы даведаліся, што зачыняць бальніцу, а грошы, што планаваліся на рамонт, перададзены на аграгарадок Зарубы, то неадразу звярталіся ў абласное ўпраўленне аховы здароўя. У выніку нашых зваротаў кіраўніцтва раёна і вобласці на сустрэчах-сходах абнародавала раз'ясненне: бальніцу ў Клянах не зачыняць да той пары, пакуль не адчыняць аналагічную бальніцу ў Зарубах. Але ў аграгарадку Зарубы адкрываюць толькі амбулаторыю, тым не менш нашу бальніцу закрываюць. Такім чынам, не выконваецца рашэнне, якое было прынята па гэтым пытанні ад 26.01.2010 года (па даручэнні губернатара).

Галоўны ўрач Дубровенскай бальніцы Віктар Тамашэвіч пракаментываў зачыненне нашай бальніцы так: «Для палепшэння якасці медыцынскіх паслуг замест Кляноўскай бальніцы адкрываем амбулаторыю ў вёсцы Зарубы. Пры амбулаторыі будзе дзейнічаць дэжурны стацыянар, дзе бясплатна дапамогу будзе ахоплена льготныя катэгорыі грамадзян. Астатнім трэба будзе плаціць».

Астатнія — гэта мы, жыхары сельскай мясцовасці, якія ўвесь час працавалі ў Дубровенскім раёне. Мы не маем магчымасці ляжыцца ў дэжурны стацыянар за 7—15 кіламетраў ад нашых

вёсак. Фізічна сілы не хоціць, каб пераадолець у хворым выгледзе па 7—15 кіламетраў да Зарубы, а потым яшчэ ў атэку г. Дуброўна даехаць за лекамі. Пасля чаго вярнуцца ў Зарубскую амбулаторыю, дзе зробіць укол і працэдур з тых медыкаментуў, што мы прыдбалі. А потым, палычўшыся, трэба яшчэ вярнуцца дадому, гэта значыць — пераадолець у другі раз за дзень 7—15 кіламетраў... Ды і грошай не хоціць, каб набыць тэя лекі. А ў раённую бальніцу нас проста не бяруць на лячэнне альбо прапаноўваюць планавую шпіталізацыю праз тры месяцы пасля звароту. Хуткая дапамога ідзе да нашых вёсак па неўрадаковых дарогах 45 хвілін. За гэты час можна некалькі разоў памёрці.

Зацэпкай для зачынення нашай бальніцы, як нам кажуць, з'яўляецца зношанасць будынка на 99 працэнтаў. Але ж не было ніякай афіцыйнай камісіі, якая вызначыла б гэта. Ды самі падумаеце: 99 працэнтаў — гэта ж руіны. А наша бальніца выглядае прыстойна.

Настойліва просім дапамагчы нам захаваць бальніцу».

Вось такое пісьмо адрвалі вясковыя губернатара, спадзеючыся, што кіраўніцтва вобласці прыслушаецца да іх патрабаванняў. Дарэчы, у Дубровенскім раёне скаргі на недастатковае медыцынскае абслугоўванне ў вёсках — адна з актуальных тэм. Бальніцу ў раёне ўсё менш. Да вузкіх спецыялістаў не дастукацца, а хварэюць людзі нават больш, чым раней, бо расце колькасць пенсіянераў ў вёсках, ды і наваколнае асяроддзе не садзейнічае здароўю. Калі ж у Дубровенскім раёне зачыняць Кляноўскую ўчастковую бальніцу, то застанецца стацыянарнае лячэнне толькі ў цэнтральнай раённай бальніцы. Па сутнасці, настойлівымі зваротамі па інстанцыях у абарону бальніцы жыхары вёсак намагаюцца адстаяць адносна якаснае медыцынскае абслугоўванне, якое ім забяспечваў галоўны ўрач Аляксандр Сафронаў. І гэта знікавае фігура ў зваротках.

Не толькі бальніцу, але і свайго доктара адстойваюць вясковыя. Калі ён вымушаны быць летася звольніцца з пасады галоўнага ўрача, то яго адстойвалі перад вышэйшымі інстанцыямі і прасілі застацца ў Клянах грамадой. І начальства вымушана было пагадзіцца з думкай грамады, пакінуўшы яго на ранейшым месцы працы.

Больш чым тры дзесяцігоддзі Аляксандр Сафронаў лчыў жыхароў навакольных вёсак, абслугоўваючы вялікую тэрыторыю, дзе размяшчаюцца

тры сельгаскаператывы. Па словах вясцоўцаў, да яго можна было звяртацца ўдзень і ўначы. І ён нікому не адмовіў у дапамозе. Нямалаважна для жыхароў наваколля, што жыве доктар у Клянах, гаспадарыць, як і месціцы, на сваёй сядзібзе.

Прыехаў ён сюды з кваліфікацыяй хірурга, затым практыкаваў як урач агульнай практыкі (1-й катэгорыі). Ён успрымае вёску, ды і Дубровеншчыну, як сваю малую радзіму. Калі склалася такая сітуацыя, што сродкаў на дзяржаўным узроўні не хапае, каб утрымліваць бальніцы, Сафронаў, магчыма, рашыўся б адкрыць прыватную лякарню ці кабінет у Клянах ды і лячыць вясцоўцаў. Гэта было б выгдна ўсім: дзяржава атрымлівала б падаткі, людзі лчыліся, і на сябе зарабляў бы. Глядзіш, і ў сельскай медыцыне праклаў бы дарогу прыватнаму медыцынскому абслугоўванню... Згодны былі б на такое развіццё падзей і доктар, і вясцоўцы. Толькі вось перашкода: у нашай дзяржаве ўрач агульнай практыкі не ліцэнзуюцца. Нельга яму адчыніць прыватную лякарню, няма такога пункта ў законе.

Паспрабаваў доктар атрымаць ліцэнзію на дзейнасць урача мануальнай тэрапіі. Але і гэта нельга. Трэба афіцыйна ў дзяржаўных бальніцах адрэагаваць урачом мануальнай тэрапіі на працягу мінімум пацігодкі. Толькі тады магчыма будзе ліцэнзаванне для Сафронава. Словам, ні пры якіх умовах ён не можа прыватна практыкаваць у Клянах. Таму ў пачатку чэрвеня даў згоду на звыальненне па скарачэнні штату.

Пакуль што доктар Сафронаў у роздуме і канчаткова не вызначыўся, куды ўладкавацца на працу, хоць прапаноў дастаткова. Запрашаюць яго ў Магілёўскую вобласць як урача агульнай практыкі, абяцаючы добры заробак. Запрашаюць у Расію як урача мануальнай тэрапіі — там і ліцэнзаванне на прыватную дзейнасць гатовы прадаставіць. Словам, на доктара Сафронава ёсць попыт, і на прахціццё ён сабе заробіць у іншым месцы — нават больш, чым зарабляў у Клянах (заробак яго як галоўнага ўрача ўчастковай бальніцы сёлета на стаўку складаў 700 000 рублёў). А вось жыхары кляноўскага наваколля страчаюць урача, якому яны давралі. Таму і пішучэ звароты. Але пакуль разглядаецца толькі адзін варыянт: зачыць бальнічку. Вясцоўцы акругі разумеюць гэта як нежаданне ствараць умовы для нармальнага жыцця і працы ў сельскай мясцовасці...

Воьга ШУТАВА.

Дубровенскі раён.

«ЗВЕРЫМ НАШЫ ГАДЗІННІКІ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».) — Савет па ўзаемадзеянні — структура не «кабінетная», многія рабочыя пасяджэнні адбываюцца з выездам на месца. Такія практыка захаваецца і надалей?

— Адназначна так. Вось і цяпер рытуемуся да чарговага выезду ў Аршанскі раён. Тэмы абмеркавання не новыя, але зладзённыя: стварэнне дадатковых працоўных

месцаў і скарачэнне датацыйнасці мясцовых бюджэтаў. Дарэчы, не так даўно ў пасёлку Копысь, што на Аршаншчыне, праблема беспрацоўя стаяла вельмі востра. Апошнім часам там створана некалькі малых прадпрыемстваў, якія мы і збіраемся наведваць... Сустрэнемся з мясцовай уладай, жыхарамі раёна, пагаворым «за жыццё». Лепш адзін раз пабачыць, чым дзесяць разоў пачуць... Разумеюць, мы гэтыя вызыяны пасяджэнні, сустрэчы,

праводзім не дзеля «птушакі» ў справядзачы. Такім чынам Савет па ўзаемадзеянні, вобразна кажучы, звярае свае «гадзіннікі», тыя кірункі, па якіх працуе, з рэальнымі, канкрэтнымі праблемамі людзей на месцах.

Пасля Оршы нас чакаюць Касцюковічы і Краснаполле — складаныя раёны Магілёўшчыны, якія моцна пацярпелі ад чарнобыльскага катастрофы. У свай час там было шмат праблем — паглядзім, як іх вырашаюць мясцовыя ўлады, чым можна ім дапамагчы.

— Аляксей Мікалаевіч, ці адбудуцца нейкія змены ў стылі работы Савета па ўзаемадзеянні ў сувязі са зменай кіраўніцтва гэтай структуры?

— Калі прыходзіць новы кіраўнік, натуральна, нешта змяняецца. Плянка работы Савета па ўзаемадзеянні ўзнятая вельмі высока. І, думаю, яна не апусціцца.

Наталля КАРПЕНКА.

У ПІЛОТНЫМ РЭЖЫМЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».) — Пра другую.

— Вось-вось, так і ў заканатворчым рабоце. Нібыта, глядзячы старонні вочкам, рўчна, дзе усё рэгламентавана, адладжана, адрацавана, а пры адказным, зацкаўленым стаўленні да яе — самая што ні ёсць творчая, бо вымагае ад дэпутата максімальнай мабілізацыі свайго інтэлекту, ведаў, прафесійнай і жыццёвай практыкі.

— Як вы лічыце, у якім заканатворчым прадукце цяперашняй, чацвёртай, сесіі Палаты прадстаўнікоў дэпутаткі Крэатыў правіўся найбольш?

— Паколькі галоўны тэматычны трэк нашай заканатворчай работы ў гэтую сесію — эканоміка, то я выдзеліў бы перш за ўсё сфарміраваную прававую базу эканамічнага характару, прычым як унутранай, так і міжнароднай накіраванасці.

Асабліва вялікай і напружанай працы дэпутатаў сумесна з іншымі удзельнікамі заканатворчэсці запатрабавала падрытоўка прававой асновы падтрымкі малога і сярэдняга прадпрыемльнства, выкарыстання ўзаўяўляльных крыніц энергіі, змянення і дапаўнення ў заканадаўства, якое рэгулюе гаспадарчую, навуковую, навукова-тэхнічную і інвацыійную дзейнасць, прававую ахову вынаходніцтваў, карысных мадэляў, прамысловых узорав, пытанні прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці.

Даволі інтэнсіўна праца праведзена па шэрагу законапраектаў нацыянальнай бяспекі, сярод якіх — аб воінска-авіяцкай і воінскай службе, аб Камітэце дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь і яго тэрытарыяльных органаў, папраўкі ў крымінальнае заканадаўства, блок нарматыўных дакументаў па сацыяльным вектары прававога забеспячэння дзяржаўнай палітыкі, у тым ліку па вызначэнні прававых рамак аказання псіхалагічнай дапамогі, карэкціроўцы заканадаўства аб абароне працы і законных інтарэсах дзяцей, а таксама па іншай тэматыцы.

Асобна падкрэсліць значнасць зробленага на сесіі па нароччым заканадаўчай базы міжнароднага супрацоўнства нашай дзяржавы. Ратыфікаваны пакет пагд-

ненняў у рамках М'ятнага саюза Беларусі, Расіі і Казахстану па комплексе пытанняў супрацоўнства нашых трох дзяржаў. Выдзелю ратыфікацыю пяці міждзяржаўных і міжрадавых дакументаў з Украінай. У іх ліку — дагавор аб дзяржаўнай мяжы і ўзаемнай перадачы асуджаных і пагнненых аб бязвызавых паездках грамадзян. Адназначна ратыфікацыю пагадненняў з Казахстанам аб супрацоўнстве ў галіне прамадзянскай абароны, папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і ў галіне вышэйшай і паслядыпломнай адукацыі, з Туркменістанам — аб супрацоўнстве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах, у міжнародных аўтамабільных пасажырскіх і грузавых зносінах.

— І з Літвой ужо вырашаны прыгранічныя пытанні?

— Дагавор аб рэжыме беларуска-літўскай дзяржаўнай мяжы таксама ратыфікаваны.

Хацелі бы дадаць да сказанага вышэй, што важным чарговым крокам ва ўмяшчэнні бяспекі Беларусі ў рамках АДКБ і ўсіх яе удзельнікаў стала ратыфікацыя Пагаднення аб Калектыўных сілах аперацыйнага разгавання Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы.

— А ў міжнароднай барацьбе з крадзяжым аўтамабіляў пабольшае ўзгодненасці?

— У Пагадненні ўдзельніку СНД па барацьбе з крадзяжым аўтатранспарту і па яго вяртанні, якое Палата прадстаўнікоў ратыфікавала ў ходзе сесіі, для гэтага вызначаны адэкватны механізм.

— Трэдыцыйна на вяснова-летняй сесіі парламентары адсуджваюць выкананне рэспубліканскага бюджэту і завярджваюць справаздачу аб яго выкананні. 2009 бюджэтны год, у адрозненне ад папярэдніх гадоў, быў асабліва напружаны па прычыне ўплыву сусветнага фінансава-эканамічнага крызісу. Калі гаварыць каратка, на якія маты галоўным чынам былі выкарыстаны бюджэтныя сродкі?

— Сітуацыя запатрабавала строгіх бюджэтных абмежаванняў. І ўсё ж першачарговія дзяржаўныя задачы па сацыяльнай абароне і фінансавым суправаджэнні сацыяльных гарантый выкананы. Хоць рэспубліканскі бюджэт

удакладняўся, была забяспечана харчовае бяспека краіны, атрымаў значную падтрымку рэальны сектар эканомікі. Своечасова рабілася выплата зарплатаў, пенсій, стыпендыяў і матэрыяльнай дапамогі. Так што краіна вытрымала націск глабальнай турбулентнасці і паступова рухаецца да ранейшых эканамічных пазіцый, што адзначаюць і міжнародныя фінансавыя структуры.

— Працяглы час дапрацоўваліся да другога чытання змяненні і дапаўненні ў Закон «Аб гаспадарчых таварыствах». Ныдаўна яны ўхвалены дэпутатамі. Ці палепшыць гэты дакумент умовы дзейнасці гаспадарчых таварыстваў?

— Інакш бы ён і не прымаўся. Прычым удаканальнаўся дзейны закон праз прызым практыкі яго прымянення. Набор прававых нормаў спрошчаны і адаптаваны да рэальных умоў, у якіх працуюць гаспадарчыя таварыствы. Маю на ўвазе ўдакладненне патрабаванняў да парадку склікання і правядзення ўстаноўчага сходу гаспадарчага таварыства, да буйных дзелак, да рэалізацыі пераважнага права набыцця акцыяў, пашырэнне падстаў аднясення асобаў да ўдзельнікаў гаспадарчага таварыства, павелічэнне аб'ёму маёмасных правоў у якасці ўкладу ў статутны фонд і іншыя.

— Вы ўжо выказвалі ў друку сваю думку па нашумелым законапраекце «Аб падтрымцы малога і сярэдняга прадпрыемльнства», які стаў адной з ключавых тэмэ сесіі. Але хацелася б спытаць у вас, якім вам у прынцыпе бачыцца прававое асяроддзе для гэтага сектара эканомікі?

— У прынцыпе? Ясным, без залішніх бюракратычных прыпон, устойлівым і прадказальным, з максімальна магчымай колькасцю нормаў прамога дзеяння. Як і ўвогуле усё гаспадарчае заканадаўства. Аптымізацыя яго ідзе менавіта ў гэтым кірунку.

Гаворачы пра заканадаўчую базу прадпрыемльнства, не трэба забываць, што яно ўключае не толькі малы, сярэдні і ўвогуле прыватны бізнес, але і ўсю сферу дзелавой актыўнасці. Прадпрыемльнства — гэта не толькі і не столькі гандаль, як нярэдка каму ўяўляецца, яно неаднарод-

нае, рознае. У гарадах, асабліва буйных, яно адрозніваецца ад прадпрыемльнцкай дзейнасці ў сельскіх населеных пунктах. Прадпрыемльнства ў прамысловасці адрозніваецца ад прадпрыемльнства ў сельскай гаспадарцы ці, скажам, у будаўніцтве. Дзяржава абавязана гэта ўлічваць, ставячы задачы дасягнення высокай канкурэнтаздольнасці нашай эканомікі, нароччыва яе інавацыйнага і тэхналагічнага патэнцыялу. Таму, развіваючы малы і сярэдні бізнес, неабходна разам з тым менавіта сістэмнае стымуляванне дзелавой ініцыятывы і прадпрыемльнства ў самым шырокім яго сэнсе, прычым ва ўсіх рэгіёнах краіны, на чым акцэнтаваў увагу ў штогадовым Пасланні беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу Рэспублікі Беларусь Прэзідэнт Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка. Узаконена парламентам прававая аснова падтрымкі малога і сярэдняга прадпрыемльнства — гэта, падкрэсліваю, толькі стымулюючыя кірункі яго развіцця, найперш — правераныя жыццём, своеасаблівы алгарытм ўзаемадзеяння дзяржавы і прыватнага сегмента эканомікі.

— Карэкціроўку заканадаўства па пытаннях прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці трэба ўспрымаць як адаптацыю яго да іншых нарматыўных актаў альбо як новы падыход у прыватызацыйнай палітыцы?

— На першым плане тут урокі правапрымяняльнай практыкі з улікам, зразумела, новых заканадаўчых актаў і тых задач, якія стаяць перад эканомікай нашай краіны. Што дадуць праўку, унесеныя ў некаторыя законы па прыватызацыі? Па-першае, гэта ўжо дакумент комплекснага характару, які выводзіць прыватызацыйныя адносіны на новы ўзровень і дазваляе забяспечыць эфектыўныя кантроль за прыватызацыйнай дзяржаўнай уласнасцю. Па-другое, ён стварае лепшыя ўмовы для прыцягнення інвестыцый, якія нашай эканоміцы вельмі неабходны. Важна, што прыватызацыйны ландшафт пашыраецца і можна будзе планавачы прыватызацыю маёмасных комплексаў дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў і акцыяў гаспадарчых таварыстваў на сярэднетэрміновы перыяд.

Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; БАЙКОЎ В.М., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенцы; АЦЯСАЎ А.Я., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; СЦЕПАНЕНКА А.М., адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцо-

вага самакіравання пры Савете Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; ПРЭДКА С.У., старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў Гродзенскай вобласці; МАКСІМЕНКА С.А., дэпутат Смалевіцкага раённага Савета дэпутатаў Мінскай вобласці; АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

РЭАЛЬНЫ КОШТ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

І ўсё ж, мяркуючы па дыскусіі на пасяджэнні прэзідыума Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў, фінансавая складавая пытання, звязаная з далейшым лёсам пустуючых дамоў, з'яўляецца асноўным, так бы мовіць, стрымлівальным фактарам. Напры

Калі б хабару не давалі, яго б ніхто і не браў?

«Я хабару не бяру». — «Чаму?» — «Не даюць». Гэты, я думаю, многім вядомы анекдот вельмі дакладна акрэслівае праблему, якую мы закранулі ў размове з начальнікам аддзела па нагляду за выкананнем заканадаўства па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю Генпракуратуры Беларусі Ігарам ГРЭІБА.



— Ігар Светазхаравіч, чамусьці, калі мы гаворым пра карупцыю, фігуруюць, як правіла, прозвішчы тых, хто бярэ хабар, а не тых, хто яго дае... Згадзіцеся, у людзей можа скласціся памылковае ўражанне, што апошняя застаюцца «ў шакаладзе».

— Так, я лічу, што ідэя, якую калісьці прапанаваў пракурор, вельмі добрая. Пройдзе час, і яна абавязкова дасць свой станоўчы эффект. Перакананы, што той, хто аднойчы убачыў шэрую камеру, наўрад ці калі-небудзь адважыцца пакваціцца на «лягіткі» грошы.

— А ў выпадку вымагалінства што паіраце рабіць?

— Так, я лічу, што ідэя, якую калісьці прапанаваў пракурор, вельмі добрая. Пройдзе час, і яна абавязкова дасць свой станоўчы эффект. Перакананы, што той, хто аднойчы убачыў шэрую камеру, наўрад ці калі-небудзь адважыцца пакваціцца на «лягіткі» грошы.

— А якая максімальная адказнасць на сёння часе карупцыянера?

— Напэсродна Генпракуратуры праведзены два такія мерапрыемствы: з удзелам чыноўнікаў Міністэрства прамысловасці і Міністэрства адукацыі ў якасці экскурсантаў чыноўнікаў Міністэрства гандлю. Акрамя таго, такія экскурсіі ўжо ладзіліся пракуратурамі Гомельскай і Брэсцкай абласцей.

— Умяшчэнне вядомасці рэвізійных службаў. Кантроль за станам спраў у сваёй галіне і на сваёй тэрыторыі кіраўнікамі міністэрстваў і мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў. Павышэнне эфектыўнасці фінансавога кантролю, асабліва пры ажыццяўленні дзяржаўных закупак. Разумная кадравая палітыка і, безумоўна, умяшчэнне выкаваўчых мераў у адносінах да кіраўнікоў і службовых асоб.

— Умяшчэнне вядомасці рэвізійных службаў. Кантроль за станам спраў у сваёй галіне і на сваёй тэрыторыі кіраўнікамі міністэрстваў і мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў. Павышэнне эфектыўнасці фінансавога кантролю, асабліва пры ажыццяўленні дзяржаўных закупак. Разумная кадравая палітыка і, безумоўна, умяшчэнне выкаваўчых мераў у адносінах да кіраўнікоў і службовых асоб.

— Якія канкрэтныя прафілактычныя меры вы маеце на ўвазе?

— Умяшчэнне вядомасці рэвізійных службаў. Кантроль за станам спраў у сваёй галіне і на сваёй тэрыторыі кіраўнікамі міністэрстваў і мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў. Павышэнне эфектыўнасці фінансавога кантролю, асабліва пры ажыццяўленні дзяржаўных закупак. Разумная кадравая палітыка і, безумоўна, умяшчэнне выкаваўчых мераў у адносінах да кіраўнікоў і службовых асоб.

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Аукцион состоится 26 июля 2010 года в 16.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

№№ лота	Адрес земельного участка	Площадь, га	Кадастровый номер	Стоимость землеустроительного дела (руб.)	Начальная цена (руб.)	Сумма задатка (руб.)
№ 1	улица Кленовая № 10 по генплану	0,0900	740100000007004905	1 130 452	13 550 000	1 220 000
№ 2	улица Кленовая № 15 по генплану	0,0900	740100000007004904	1 461 131	13 550 000	1 220 000
№ 3	улица Кленовая № 21 по генплану	0,0900	740100000007004906	1 461 131	13 550 000	1 220 000

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63.

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В Г. МОГИЛЕВЕ

Аукцион состоится 26 июля 2010 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

№№ лота	Адрес земельного участка	Площадь, га	Срок аренды	Целевое назначение	Условия продажи, размер убытков расходы по изготовлению землеустроительной документации (руб.)	Сведения об инженерных коммуникациях	Кадастровый номер	Начальная цена (руб.)	Сумма задатка (руб.)
№ 1	улица Лазаренко	2,3049	50 лет	строительство и обслуживание административно-торгового центра	снос объектов недвижимости и возмещение убытков в размере: 1 072 700 000 руб. — КУП «ЖРЭУ Ленинского р-на г. Могилева»; 16 600 000 руб. — МГКУП теплоэнергетики; 46 500 000 руб. — МГКУП «Горводоканал»; 222 200 000 руб. — УКП «Центрремторгсервис»	на земельном участке имеется водопровод, канализация, тепловые сети	740100000003005798	2 191 004 000	197 190 000
№ 2	микрорайон жилой застройки «Спутник»	0,0540	50 лет	строительство и обслуживание магазина товаров повседневного спроса № 85 по генплану	10 634 101	—	740100000001005619	36 748 000	3 307 000
№ 3	проспект Шмидта (р-н жилого дома № 54)	0,0028	2 года	установка и обслуживание торгового павильона	—	—	740100000005004426	408 000	37 000
№ 4	улица Крупской (р-н жилых домов №№ 200, 204)	0,0047	1 год	установка и обслуживание торгового павильона (№ 1)	—	—	740100000002005460	296 000	27 000

Принимать участие в аукционе могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон желающие принять участие в аукционе представляют:

Заявленную копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета № 3642017441709 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж);

Юридические лица: доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица; документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

Индивидуальные предприниматели: копию свидетельства о государственной регистрации; копию паспорта, а в случае участия в аукционе представителя — копию паспорта и нотариально удостоверенную доверенность.

Граждане — копию паспорта, а в случае участия в аукционе представителя — копию паспорта и нотариально удостоверенную доверенность.

Иностранцы юридические лица: легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения,

и нотариально заверенную доверенность.

Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем желающим. Условия инженерного развития инфраструктуры застройщиком территории: строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено в соответствии с ПСД за счет бюджета города. Продажа земельного участка производится без изменения целевого назначения.

Победитель аукциона обязан: в течение десяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении земельного участка в частную собственность внести плату за земельный участок (задаток засчитывается при внесении платы); возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения. Ориентировочная сумма затрат на организацию и проведение аукциона (на всех победителей) составляет 6 миллионов рублей.

также документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе), либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованными в установленном порядке переводами на белорусский (русский) язык.

Представители иностранного юридического лица или гражданина: легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованными в установленном порядке переводами на белорусский (русский) язык.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких предметов аукциона, вносят задаток в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой.

1) Условия инженерного развития инфраструктуры: земельные участки расположены на застройной территории, в непосредственной близости имеются инженерные коммуникации.

2) Условия проведения аукциона — наличие не менее

двух участников.

3) Условия предоставления земельных участков в аренду (Лоты №№ 3, 4): согласование типа павильонов с управлением архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома.

4) Порядок осмотра на местности земельных участков: выезд по желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем желающим.

5) В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении в аренду земельных участков победителям аукциона оплатить стоимость предмета аукциона, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельных участков для проведения аукциона. Ориентировочная сумма затрат на организацию и проведение аукциона (на всех победителей) составляет 7 миллионов рублей.

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Последний день приема заявлений — 20.07.2010 года до 17.00.

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63.

— Мы прапаноўваем дыферэнцыяваць пакаранне за хабарніцтва ў залежнасці ад ступені небяспекі здзейсненых злачынстваў. Адна справа, калі ўрач аднойчы атрымаў хабар у памеры 20 тысяч рублёў. Гэта не правіла, а выключэнне. Іншая — калі за адзін дзень узяў па 20 тысяч ад дзесяці пацыентаў. Тут ужо ні пра якое змякчэнне пакарання не можа ісці гаворка. Асноўная бяда карупцыі нават не ў нанесеным урон, а ў тым, што падрываецца аўтарытэт улады.

Прапаноўваем падчас атэстацыі чыноўнікаў ацэньваць іх работу ў тым ліку і па тым, як кожны з іх выконваў патрабаванні антыкарупцыйнага заканадаўства. Акрамя таго, мы лічым, што карупцыйныя пытанні павінны перыядычна разглядацца на пасяджэннях Савета Міністраў. Чаму, напрыклад, на іх не заслухаць са справаздачамі асобных міністраў, не спытаць у іх, што асабіста яны робяць, каб змяніць сітуацыю да лепшага?

Таксама лічым, што трэба часцей практыкаваць выязны судовы пасяджэнні: разглядаць справы карупцыйнай накіраванасці ў калектывах, дзе да гэтага працавалі абвінавачаныя. Так, падобнае пасяджэнне ў пачатку месяца прайшло па ініцыятыве пракуратуры Гродзенскай вобласці ў актыве зале ААТ «Гроднажылбуд». Присуд хабаратрымальніку — пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 9 гадоў з канфіскацыяй маёмасці — агучылі ў прысутнасці былых калег.

— Праца удасканалення антыкарупцыйнага заканадаўства на гэтым не завяршылася. Зараз, наколькі мы вядома, таксама рыхтуюцца зменіць і дапуўненні ў Закон «Аб барацьбе з карупцыяй».

— Вельмі важнай мерой супрацьдзеяння карупцыі, на наш погляд, з'яўляецца правядзенне антыкарупцыйнай экспертызы не толькі законаў, але і ўсіх відаў нарматыўна-прававых актаў і іх праектаў. Неабходна яшчэ на стадыі іх прыняцця выключыць адтуль нормы, рэалізацыя якіх будзе спрыяць карупцыі.

Прапаноўваем увесці ў Закон «Аб барацьбе з карупцыяй» і такое паняцце, як «інстытут канфлікту інтарэсаў». У выпадку, калі рашэнне, якое трэба прыняць, закранае асабіста інтарэсы чыноўніка альбо інтарэсы яго родных, яна абавязана паведамаць пра гэта сваіму непасрэднаму кіраўніку. Апошні павінен даручыць прыняцце рашэння іншай кампетэнтнай асобе. Акрамя таго, сёння закон дазваляе адміністрацыі толькі індывідуальна прынятае былым чыноўнікам рашэнні. Мы ж прапаноўваем замацаваць у законе магчымасць адмены любога рашэння (у тым ліку і калегіяльнага), якое стварыла умовы для карупцыі.

Таксама справядліва было б абавязаць карупцыянераў кампенсавать не толькі матэрыяльны ўрон пацярпеламу, але і нанесеную маральную шкоду.

Яшчэ адной найважнейшай мерой па прафілактыцы павінна стаць, на наш погляд, антыкарупцыйная адукацыя. Трэба, каб з дзяцінства кожнаму чалавеку прывіваўся непрыманне гэтай негатывіўнай сацыяльнай з'явы.

Ідэй шмат, але канчатковае рашэнне аб прыняцці альбо непрыняцці гэтых і іншых прапановаў, зразумела, застаецца за заканадаўчай уладай і кіраўніком дзяржавы. Генпракуратура ж, у сваю чаргу, вылікі спадзяванняў ускладае на падтрымку інстытута цывільнага грамадства, у тым ліку прафесійных арганізацый, палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў і СМІ. Бо, паводле слоў майго суразмоўцы, эффект ад прафілактыкі на антыкарупцыйным фронце будзе толькі ў тым выпадку, калі дзяржаўныя структуры будучы дзейнічаць у звязцы з грамадскімі.

Надзея ДРЫЛА. Фота аўтара.

Уладзімір ГАРКУН:

ГУМАНІТАРНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА ПАМІЖ КРАІНАМІ СНД ЦЯЖКА ПАДЛІЧЫЦЬ У ПРАЦЭНТАХ АБО ДОЛАРАХ

ЧАРГОВАЕ пасяджэнне кіраўнікоў органаў галоўнага супрацоўніцтва СНД гуманітарнай сферы, на якім былі абмеркаваны мерапрыемствы на бягучы і 2011—2012 гады, прайшло ў Мінску. У прыватнасці, на пасяджэнні пагаварылі пра рэалізацыю плана мерапрыемстваў у 2010 годзе, які аб'ювілены ў СНД Годам навукі і інавацыі, а таксама абмяняліся меркаваннямі наконт будучых гадоў гісторыка-культурнай спадчыны (2011 год) і спорту і здаровага ладу жыцця (2012 год).

— У такім тэмпе гуманітарная сфера СНД працуе не так даўно, але зроблена насамрэч вельмі шмат, у тым ліку я маю на ўвазе і так званыя гуманітарныя гады, — пераканана Джан ПАЛЫЕВА, старшыня Савета па гуманітарным супрацоўніцтве дзяржаў — удзельніца СНД, памочнік Прэзідэнта РФ, спецыяльны прадстаўнік Прэзідэнта па пытаннях гуманітарнага супрацоўніцтва з дзяржавамі — удзельніца СНД. — Мы правілі 2 гады таму Год літаратуры і чытання, потым правілі Год моладзі, зараз праводзім Год навукі і інавацыі, які абсалютна заканамерны, бо калі мы хочам, каб нашы эканомікі былі моцнымі, перадавымі і сучаснымі, каб развіваліся высокія тэхналогіі, то гэтым навука павінна займацца пастаянна. Што тычыцца Года гісторыка-культурнай спадчыны, то нам ад гэтага нікуды не падзеца — ні ад нашай гісторыі, ні ад нашай культуры, ні ад нашых сувязяў, якія існавалі стагоддзямі і працягваюць развівацца сёння ўжо на новай аснове, — адзначыла Джан Радзевіч інавацыі і расказала, што, у прыватнасці, з'явіцца новая акцыя пад назвай «Культурная сталіца СНД» і што будзе працягнута падтрымка помнікаў культуры на тэрыторыі СНД.

Пра тое, якім бачыць 2011 год, журналісты пацікавіліся ў Міхаіла ШВЫДКОГА, састаршыня праўлення Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоў-

ніцтва дзяржаў — удзельніца СНД, спецыяльнага прадстаўніка Прэзідэнта РФ па міжнародным культурным супрацоўніцтве:

— Калі казаць пра гісторыка-культурную спадчыну, то яна стваралася тысячагоддзямі, тут вельмі шмат перапляценняў. Ёсць праблемы ў Цэнтральнай Азіі, ёсць праблемы на Каўказе, я мяркую, ёсць праблемы нават у славянскім свеце, у СНД. Таму мы будзем імкнуцца зрабіць так, каб гэты год не быў годам канфлікту, а быў годам угодных дзеянняў, — сказаў Міхаіл Швыдкой. — Паглядзіце: Еўропа, дзе, здавалася б, выпрацаваны сур'язныя механізмы дэмакратычных працэсаў, і тая сутыкаецца з нацыянальнымі праблемамі, нездарма адна з кніжак, што найбольш абмяркоўваюцца — «Мячэць Парыжскай Божай Маці» Алены Худзінай, дзе напісана пра тое, як ісламізацыя Парыж і Францыя. Здавалася б, гэтыя праблемы павінны былі знікнуць, а яны ў XXI стагоддзі правіліся з асаблівай вострыяй, і не трэба думаць, што СНД — гэта такая асабліва тэрыторыя, дзе іх няма: ужо хоць стасункі рускіх і украінцаў у рамках адзінай украінскай дзяржавы. Таму адна з самых надзённых праблем — гэта нават не ўзаемадзеянне, а ўзаема-разумненне, — перакананы Міхаіл Фіфімавіч.

Важнасць супрацоўніцтва ў гуманітарнай сферы адзначыў і Уладзімір ГАРКУН, першы намеснік старшыні Выканаўчага камітэта — выканаўчы сакратар СНД:

— Калі эканамічнае супрацоўніцтва паміж краінамі СНД можна палічыць у тонах, кіламетрах, доларах, убачыць, які таваразварот, які ВВП, куды рухаецца і як прырастае, то гуманітарнаму супрацоўніцтву вельмі цяжка даваць ацэнку ў нейкіх працэнтах або доларах. Аднак мне падаецца, што ўсё, зробленае ў гэтай галіне, мае не меншае значэнне, а можа нават і большае, у нашых агульных мэтах у інтэграцыйным плане.

Павел БЕРАСНЕЎ.

Навіны сталіцы

НЕДАВЕРЛІВЫЯ І ПАДМАНУТЫЯ ЗВЯРТАЮЦА ДА ДЭТЭКТАРА

Дэтэктарам хлусні, або паліграфам, ёсць часцей сталі карыстацца мішчанае, якія не ўпэўнены ў сваіх сьвях і калегах. Раней гэты апарат, паводле слоў старшын праўлення кансалтынгавай кампаніі Аляксандра Радзевіча, у чым распрацаваны знаходзіцца дэтэктар, быў запатрабаваны ў асноўным у прадстаўнікоў дзелавых колаў і гультывага бізнесу. Цяпер жа яго паслугамі карыстаюцца і радыёвая мішчанае.

Напрыклад, нядаўна прыходзіў малады чалавек, у якога на вечарыні выкрылі буйную суму. Палкоўні там былі толькі сьмры, падазранні прыпалі ў першую чаргу менавіта на іх. Абрабаваны мішчанін вырашыў праверыць на праўдзіваць двух прывацялю, якія, на яго погляд, вылікаюць больш за ўсё падазранняў. Да слова, абодва, як высветлілася, аказаліся невінаватымі.

Падмануць паліграф немачыма, калі толькі вы не прафесійны шпіён. Дэтэктар вызначае наўняльнасць перыферыяльных насуздаў, паказчык верхняга і ніжняга дыхання, крывяны ціск і многае іншае. На падставе скупшчына розных паказчыкаў апарат выносіць вердыкт — гаворыць чалавек праўду ці хлусіць. Дакладнасць — 85—90%. Паводле слоў Аляксандра Радзевіча, дэтэктарам хлусні карыстаюцца таксама прадаўцаў падчас гутаркі з сушчальнікамі, дырэктары буйных кампаній — у дачыненні да падначаленых, людзі, якія не давяраюць сваім сужэнцам, дзесям і калегам. Цана сеанса — 300 тысяч рублёў.

Алена КЛІМОВІЧ, «Мінск—Навіны».

Начальнік ААЦ паабяцаў, што Wi-Fi не памрэ, і даў надзею на скасаванне манополі «Белтэлекама»

Абмяняліся меркаваннямі і зверылі пазіцыі наконт новага параграфу існавання баянзту з 1 ліпеня 2010 года, калі пачынаюць дзейнічаць нормы Указа Прэзідэнта № 60 «Аб мерах па ўдасканаленні выкарыстання нацыянальнага сегмента сетківа інтэрнэт», супрацоўнікі Аператыўна-аналітычнага цэнтара (ААЦ) пры Прэзідэнце і прадстаўнікі асацыяцыі «Белінфакам», куды ўваходзіць амаль два дзесяткі беларускіх правайдараў.

— Мы разлічваем на канструктыўны дыялог у інтарэсах краіны ў цэлым, у інтарэсах яе грамадзян, а не толькі асобных суб'ектаў гаспадарання, — з самага пачатку сустрэчы папрасіў прадстаўнікоў правайдараў Валерый ВАКУЛЬЧЫК, начальнік Аператыўна-аналітычнага цэнтара пры Прэзідэнце.

Ён праінфармаваў прысутных пра тое, што на сёння зроблена ў рамках рэалізацыі 60-га Указа Прэзідэнта.

— Цяпер пры ААЦ ствараецца кансультацыйны савет, у склад якога запрашаны прадстаўнікі вядучых арганізацый у сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Гэты савет будзе вырашаць пытан-

такое, каб задавальняць усіх.

Але Ігар СУКАЧ, намеснік старшын праўлення асацыяцыі «Белінфакам», генеральны дырэктар прадпрыемства «Альтэрнатыўная лічбавая сетка», звярнуў увагу прысутных, што часу засталася катастрофічна мала — зарэз канец чэрвеня:

— Асноўная праблема — гэта час. Любы механізм мае патрэбу ў рэалізацыі, што займае таксама некаторы час. Да мяне звяртаюцца кавярні, якія прапаноўвалі сваім наведвальнікам бясплатны Wi-Fi, і хочучы адключыць паслугу. Так што рашэнне трэба прымаць у бліжэйшы час, каб паспеець рэалізаваць да 1 ліпеня.

Валерый Вакульчык паабяцаў, што будучы правядзення кансультацый з Мінскаўца і выпрацаваны механізм ідэнтыфікацыі пры выкарыстанні Wi-Fi.

Таксама спецыялісты ААЦ расказалі пра абмежаване доступу ў інтэрнэт. Адавадены праект



Ген. Аляксандра КЛІМОВІЧА

на марматыўнага акта пакуль праходзіць узгадненне, але плануецца, што абмежаванні будучы уведзены з 1 верасня. У прыватнасці, доступ будзе абмежаваны праз вядзеныя некількіх спіскаў сайтаў, якія будучы весіцца Беларускай дзяржаўнай інтэлектуальнай на электрасувязі (БелДІЭ), а таксама самімі правайдарамі. Абавязковае доступ да інтэрнэт-рэсурсаў са спіскаў будзе абмежаваны для ўстаноў адукацыі, культуры і дзяржаўнага арганізацый.

Што тычыцца фізічных асобаў, то яны змогуць заказваць гэтае абмежаванне як дадатковую паслугу, напрыклад, каб іх дзеці не змаглі зайсці на некаторыя сайты. Як падкрэсліў у ААЦ, дадатковая паслуга па абмежаванні доступу — гэта бізнес правайдара, за які можна браць грошы. Праўда, Ігар Сукач выказаў сумненні наконт папулярнасці такой паслугі сярод насельніцтва, бо дагэтуль з такімі прасьбамі ніхто з грамадзян да іх не звяртаўся.

Напрыканцы сустрэчы Валерый Вакульчык выказаў меркаванне, што да прыняцця Указа № 60 сітуацыя ў нацыянальным сегменце інтэрнэт лепшай не была:

— Калі пакласці руку на сэрца, то паўгода назад, калі не чулі пра Указ, што, сітуацыя лепшай была? — задаў рытарычнае пытанне начальнік ААЦ. — Ды не была яна лепшай. Таму гэты Указ нарадзіўся, каб прыняць меры і палепшыць сітуацыю. Вось зары мы сядзім і абмяркоўваем з вамі розныя пытанні, каб вырашыць іх палепшыць сітуацыю, — сказаў Валерый Вакульчык і дадаў: — Але захады не павінны насаць рэпрэсіўнай і жорсткай характар з боку дзяржаўных органаў. Трэба імкнуцца да таго, каб рашэнні задавальнялі ўсе бакі.

Павел БЕРАСНЕЎ.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Зноў стыхія нанесла ўдар па лясях

Падлічана шкода, нанесена лясноам фонду краіны ў выніку ураганых ветраў у маі-чэрвені. У прыватнасці, у лясях Мінлясгаса насаджэнні пашкоджаны на плошчы 1994 гектары. Як паведамілі ў прэс-службе міністэрства, на 172 гектарах лясаводам даведзеныя праводзіць сушэль-

камунікацыйных холдынгаў Telekom Austria Group ужо цікавіцца, што трэба зрабіць для таго, каб патрапіць у пералік аператараў электрасувязі, што маюць права на пропуск міжнароднага трафіку. Па яго словах, кіраўніцтва Telekom Austria гатовае абмяркоўваць гэтае пытанне на самым высокім узроўні.

Але Валерый Вакульчык адзначыў, што не трэба спяшацца, бо больш дакладна пра гэтае пытанне можна будзе размаўляць праз 2-3 месяцы, калі будзе нейкае рашэнне.

— Калі даць Velcom шлюз адразу, то гэта вельмі негатывіўна адаб'ецца на «Белтэлекама». Але гэта не значыць, што ў Velcom няма наогул такой магчымасці. Зараз мы працуем над агульным прычыноўным падыходам. Я мяркую, прынятае рашэнне будзе дастаткова дэмакратычнае і нармальнае.

Таксама супрацоўнікі ААЦ і прадстаўнікі правайдараў абмеркавалі, як забяспечыць ідэнтыфікацыю кіраўніцтва пры карыстанні Wi-Fi.

— Не павінна быць перагібаў, паслуга павінна працаваць. Ніхто з пашпартамі прыходзіць не будзе ні ў гатэль, ні ў інтэрнэт-кавярні, гэта несур'ёзна і няправільна. Праца над тым, каб знайсці аптымальны варыянт, вядзецца, і рашэнне будзе



Піламара згарэла за 30 хвілін

Пакуль дакладна не высветлена, ад чаго ў Рэчыцы ў светлы час сутак успыхнуў аднапавярховы будынак піламары, зроблены з дошак. Дакладна вядома, што людзей у ім, які і пакарнаў сігналамі, на момант узгарання не было. У лічаныя хвіліны агонь ахапіў вятворчае памышканне, якое належала прыватнаму прадпрыемльніку. Вартавы знаходзіўся ў вагонушка за 30 метраў ад будынка. Польшыя нічога не дакпаўна ад збудавання, у якім таксама згарэлі два працэдурацыйныя станкі і піламатырыялы. Ёсць версія, што хтосьці невядомы мог паліць цыгарету і неасцярожна кінуць запалку.

Шафу і ложак... скралі

Жыхар Чашніцкага раёна паскардзіўся ў міліцыю на тое, што нехта скраў з ягонага дачнага дома шафу і ложак. Разбілі шкло і трапілі ўсярэдзіну дамка.

Зладзеў «вылічылі». Імі аказаліся рабочы і беспрацоўны. Заведзена крымінальная справа. Як здолелі вынесці, каб ніхто не



АХОВА

ПАД ЗНАКАМ САВЫ



№ 6 (10)

ШТОДЗЕНЬ Выхавальнікі і інспектары стараюцца зрабіць больш разнастайным вольны час падлеткаў, аднак здзівіць чым-небудзь сучасную моладзь зусім няпроста.

СУМЕСНЫ ВЫПУСК «ЗВЯЗДЫ» І ДЭПАРТАМЕНТА АХОВЫ МУС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

У многіх нашых упраўленнях і аддзелах для ўсіх ахвотных падлеткаў арганізаваны спартыўныя гурткі.

Дзеці — наша будучыня. Гэты ўстойлівы выраз па-свойму, па-бацькоўску разумеюць супрацоўнікі Дэпартамента аховы МУС Рэспублікі Беларусь. Яны пастаянна праводзяць акцыі і мерапрыемствы не толькі для дзяцей са звычайных сем'яў, але і ў падтрымку цяжкіх падлеткаў, дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Сённяшні спецыяльны выпуск практычна ўвесь прысвечаны гэтай тэме.

Уладзімір КАРШАКОЎ, першы намеснік начальніка Дэпартамента аховы МУС Рэспублікі Беларусь, палкоўнік міліцыі:

«У СЯМ'І Ў ЧАЛАВЕКА ФАРМІРУЕЦА КОЛА ІНТАРЭСАЎ І ПРЫХІЛЬНАСЦЯЎ, ТУТ ЁН ФАРМІРУЕЦА ЯК АСОБА»

— Уладзімір Мікалаевіч, у вас як у чалавека з вялікім вопытам па выхаванні дзяцей, і ўнікаў (а ўнікаў ужо чацвёрта. — Заўв. аўтара) хацелася б зважыцца, чаго, на вашу думку, не хапае сучасным дзецям больш за ўсё?
— Думаю, што не хапае ўвагі з боку бацькоў. Сёння бацькі больш заклапочаныя іншымі пытаннямі, чым належным выхаваннем свайго дзіцяці. І пад словам «увага» я не маю на ўвазе празмерную апеку, а — умненне слухаць і разумець. А яшчэ сучасныя дзеці павінны ведаць пра мараль. А іх дздынфармуюць, паказваючы, перш за ўсё праз СМІ, прыклады амаральных паводзінаў, якія не асуджаюцца, а нават «заахвачваюцца» грамадствам.

— А калі гаварыць ужо з пункту гледжання кіравання, то ці дастаткова на сёння Дэпартаментам аховы надаецца ўвагі дзецям-сіротам, цяжкім падлеткам і іншым?
— Як кіраўнік адзначу, што мы можам рабіць больш для такіх дзяцей. Напрыклад, калі мы бываем у дзіцячых дамах, прытулках? Калі якія-небудзь знамянальныя даты або мерапрыемствы, ці не так? А можна ж і значна часцей іх наведваць. Калі добра падлічыць, то кожнае наша падраздзяленне можа наведваць дзяцей, хача б раз на тыдзень. Дарэчы, у многіх нашых упраўленнях і аддзелах для ўсіх ахвотных падлеткаў арганізаваны спартыўныя гурткі. Напрыклад, у Рэчыцкім адзеле аховы даўно арганізаваны і паспяхова функцыянуюць спартыўны клуб «Юны дынамавец». Дзеці з усёго горада, уключаючы і цяжкіх падлеткаў, і дзяцей-сірот, тры разы на тыдзень наведваюць спартыўныя секцыі, а адзін раз на тыдзень супрацоўнікі



Фота Ю. АКШОЧЫЦ

гэтага аддзела нават выязджаюць у суседнія пасёлкі, праводзяць розныя спартыўныя мерапрыемствы для сельскіх дзяцей.
— Ці лічыце вы, што вашы дзеці і ўнікі — гэта лустэрака ваша сям'і?
— Думаю, што ў майм выпадку — так. А ўвогуле, у сям'і ў чалавека фарміруецца кола інтарэсаў і прыхільнасцяў, тут ён фарміруецца як асоба. Праз прызырныя моманты свайго жыцця, у сям'і ў чалавека фарміруецца кола інтарэсаў і прыхільнасцяў, тут ён фарміруецца як асоба. Праз прызырныя моманты свайго жыцця, у сям'і ў чалавека фарміруецца кола інтарэсаў і прыхільнасцяў, тут ён фарміруецца як асоба. Праз прызырныя моманты свайго жыцця, у сям'і ў чалавека фарміруецца кола інтарэсаў і прыхільнасцяў, тут ён фарміруецца як асоба.

АХОВА — ДЗЕЦЯМ. МАГЛЁЎ

Напярэдадні летніх канікулаў у Кастрычніцкім (г. Магілёў) аддзеле Дэпартамента аховы была арганізавана акцыя «Дзень адчыненых дзвярэй». Усе ахвотныя змаглі азнаёміцца з парадкам арганізацыі аховы аб'ектаў і кватэр, а таксама іншымі пытаннямі штодзённай дзейнасці падраздзялення.



Падобнае мерапрыемства ў аддзеле праводзіцца ўжо не першы раз, але супрацоўнікі да яго рыхтаваліся грунтоўна, бо галоўныя наведвальнікі — дзевяцікласнікі школы-сада з эстэтычным ўхілам. Цяпер у на-дзяжурнай службе аддзела і пульта цэнтралізаванага назірання, пра асноўныя задачы, што выконваюць падраздзяленні Дэпартамента аховы, асабліва іхнае навінаў і развіцця службы аховы. Пасля разрабкі абстаноўкі, падлеткі змаглі завітаць у спартыўную залу, дзе кожны знайшоў занятка па душы: хлопчыкі доўгі час «калацілі грушу» і падміталі ганталі, а дзяўчкі аддалі перавагу велатрэнажору і беговай дарожцы.

Знаёмства з ахай прадоўжылася ў вучэбным класе, дзе старшы інспектар арганізацыйна-кантрольнага аддзялення маёр міліцыі Віталь Аксёнаў раскажаў гісторыю стварэння і развіцця службы аховы. Пасля гасцям былі паказаны розныя прыборы, датчыкі і абсталяванне, якое выкарыстоўваецца ў рабоце. У падлеткаў была магчымасць паглядзець узоры табельнай зброі, спецыяльных сродкаў, радыёсувязі і экіпіроўкі. А пасля ўсё, што хацеў, змаглі патрымаць у руках баявую зброю, прымерцаваць на сябе бронякімазілёўкі, каскі і іншую амуніцыю.

Самым вясёлым і захапляльным аказалася знаёмства з гадавальнікам службовых сабак, дзе інспектар-кінолаг старшы лейтэнант Андрэй Мазепін раскажаў пра ўмовы ўтрымання жывёл, парадкаў догляду іх, асабліва іх навучанні і дрэсурі. А на заканчэнне былі наладжаны паказальныя выступленні міліцыянераў-кінолагаў са сваймі гадаванцамі.

Адміністрацыя навукальнай установы падзякавала кіраўніцтва аддзела за пазнавальную экскурсію і прапанавала далейшае цеснае супрацоўніцтва — на перадажэ ж летнія канікулы і хочацца некалькіх раз у годзе падлеткаў, што адпачываюць у школьных лагерах, напоўніць чымсьці сапраўды займальным і карысным.

Дэпартамент аховы МУС Рэспублікі Беларусь і надалей плануе праводзіць акцыі і мерапрыемствы ў падтрымку дзяцей.

РАЗМОВА — ПА ДУШАХ

Ахова аб'ектаў самай рознай формы ўласнасці — бадай, так каратка можна ахарактарызаваць дзейнасць супрацоўнікаў міліцыі, якія служаць пад «знакам савы». Праўда, у любой справе могуць быць дэталі. У дачыненні да горада Жыткавічы — гэта знакавае месца, якое ў народзе называецца мемарыяльным комплекс абаронцаў Айчыны. Тут традыцыйна ямаля людзей, таму міліцыянерам з мясцовага аддзялення Дэпартамента аховы МУС Рэспублікі Беларусь пры яснасці службы на гэтым аб'екце трэба мець не толькі адмысловую выпраўку і добрую фізічную падрыхтоўку, але і валодаць у неабходнай меры навыкамі культуры, ветлівасці.



Фота У. ЗДАНОВІЧА

У Жыткавіцкім падраздзяленні Дэпартамента аховы з гэтым праблемам няма, там не менш яго начальнік маёр міліцыі Андрэй Грамак (на здымку злева) яшчэ раз нагадвае сваім падначаленым — міліцыянерам-вадзіцелям, прапаршчыку групы затрымання Генадзю Храмоўчу і міліцыянера-кінолага, старшаму сержанту Івану Таболічу: увага і яшчэ раз увага.

У тым, што супрацоўнікі Жыткавіцкага Дэпартамента аховы і сёння адмыслова справяцца са сваімі службовымі абавязкамі — можна не сумнявацца. Па-першае, у экіпажа групы затрымання багаты вопыт службы. Па-другое, калі што, то неабходна аператыўна і якасцьна дапамогу ім акажа аўчарка па мянушцы Вакс.

Най спецыялістам прапавалі: Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Уладзімір АКШОЧЫЦ, Алена ЯРМАЛІНСКАЯ, Юзев ТАЛАЙ.

АХОВА — ДЗЕЦЯМ

У ВУЧЭБНЫМ ЦЭНТРА З ДОБРЫМ НАСТРОЕМ

Адкрыццё дзіцячага сезона ў Вучэбным цэнтры Дэпартамента аховы

Вучэбны цэнтр Дэпартамента аховы акрамя сваіх асноўных функцый — прыёма грамадзян на службу ў органы ўнутраных спраў, першапачатковай падрыхтоўкі, а таксама павышэння кваліфікацыі радавога і начальніцкага складу — у летні перыяд расчыняе дзверы для падрастаючага пакалення. Такага кіталу мерапрыемстваў ужо сталі традыцыйнымі: дзеці з малазбаёспечаных сем'яў, дзеці-сіроты, цяжкі падлеткі, школьнікі, дзеці супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў штогод становяцца чаканымі і ўдзячнымі наведвальнікамі вучэбнага цэнтры. Гэты год не стаў выключэннем: адкрыццё дзіцячага сезона ў ВЦ папярэднічаў Міжнародны дзень абароны дзяцей — адно з самых радасных святаў для дзяцей.

Сумесна з аддзелам адукацыі Маладзечанскага райвыканкама, супрацоўнікі вучэбнага цэнтры правялі дзень адчыненых дзвярэй для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. 17 дзяцей разам з прыёмнымі бацькамі некаторых з іх прыехалі ў г.п. Гарані, каб пазнаёміцца з жыццём і побытам будучых міліцыянераў. Немудрагелістая экскурсія па тэрыторыі, прагулка на конях, спартоўныя і валеболье, дэманстрацыя службовых сабак — і гэта толькі малая доля таго, з чым пазнаёміліся дзеці, атрымаўшы масу задавальнення. А некаторыя з іх выказалі жаданне звязаць сваю будучыню са службай у міліцыі.

УЧЕБНЫ ЦЭНТРА ДЭПАРТАМЕНТА АХОВЫ МУС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



А ТЫМ ЧАСАМ...

На базе цэнтры творчасці дзяцей і моладзі «Ранак» Маскоўскага раёна сталіцы, інспекцыя па справах няпоўнагадовага Маскоўскага (г. Мінск) РУУС ужо не першы год арганізоўвае летні лагер (на перыяд першай змены) для дзяцей, якія знаходзяцца на ўліку ў ІСН. Па розных прычынах падлеткі трапляюць туды: у асноўным гэта правапарушэнні, але ў кожнага з іх ёсць шанцы выправіцца, рэабілітавацца ў вачах сваіх родных і аднагодкаў. Менавіта для гэтага і ствараюцца такія летнікі, дзе так званым цяжкім падлеткам аказваецца ўсялякая дапамога. Выхавальнікі цэнтры сумесна з міліцыянерамі спрабуюць пераканаць моладзь, якая збілася са шляху, што ёсць жыццё лепшае і больш цікавае.

Штодзень выхавальнікі і інспектары стараюцца зрабіць больш разнастайным вольны час падлеткаў, аднак здзівіць чым-небудзь прагрэсіўна моладзь зусім няпроста. З ініцыятывай дапамагчы ў гэтай сітуацыі выступіў аддзел ідэалагічнай работы і падрыхтоўкі кадраў Дэпартамента аховы. Каб падлеткі змаглі сумясціць прыемнае з карысным, ім было прапанавана адправіцца на экскурсію ў Вучэбны цэнтр Дэпартамента аховы.

Цёплае і сонечнае надвор'е спадарожнічала пад'ёму добрага настрою. Калі дзеці апынуліся на тэрыторыі ўстановы адукацыі аховы, выглед у іх быў вельмі жыва радасны. Аднак, як і ў любым калектыве, сярод іншых аказа- чым яны выбралі. Не даказваць, а паказаць на прыкладзе — гэта асноўная мэта, пастаўлена кляпатыльнымі дарослымі ў «барацьбе» з цяжкімі дзецьмі.

АХОВА — ДЗЕЦЯМ. ГРОДНА

Незвычайна правялі акцыю «Дзень адчыненых дзвярэй» у Ваўкавыскім аддзеле Дэпартамента аховы. Вучняў 6-х класаў гарадскіх гімназій № 3 і № 4 «ахоўнікі» запрацілі ў гадавальнік для службовых сабак. Паказальныя выступленні міліцыянераў-кінолагаў са сваімі чатырохногімі сябрамі, а потым магчымасць пазнаёміцца з сабакамі бліжэй — усё гэта прывяло падлеткаў у поўнае захапленне.

БАБРУЙСКІЯ ВАРТАВЫЯ СПАКОЮ



Бабруйск, бадай, як ні адзін іншы горад нашай краіны мае вельмі шырокую сетку прамысловых, сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, навукальных і банкаўскіх устаноў. Лагічна, што многія з аб'ектаў горада і раёна патрабуюць асаблівай увагі з боку праваахоўных органаў. Таму мясцовае аддзяленне Дэпартамента аховы МУС Беларусі тут гатовы прапанаваць свае паслугі па ахове як асабістай, так і грамадскай маёмасці. Як кажуць, якасць гарантавана.

АХОВА — ДЗЕЦЯМ. БРЭСТ

Напярэдадні Міжнароднага дня абароны дзяцей кіраўніцтва Брэсцкага аблупраўлення аховы прыняло рашэнне правесці акцыю «Нашы дзеці». За кожным з падраздзяленнаў вобласці былі замацаваныя школы-інтэрнаты, дзіцячыя дамы, сацыяльныя прытулкі, а таксама арганізавана работа па добраахвотным зборы грашовых сродкаў у асабовага складу і грамадзянскага персаналу.

Сумеснымі сіламі супрацоўнікаў і работнікаў Дэпартамента аховы, а таксама членамі іх сем'яў, для дзяцей былі праведзены дні адчыненых дзвярэй з дэманстрацыяй спецыяльных сродкаў, узбраення і тэхнікі, тэхнічных сродкаў аховы, спартыўныя свята і экскурсіі, паказальныя выступленні груп затрымкі і кінолагаў, прадэманстрацыя прыёмы самаабароны з уручэннем памятных сувеніраў, спартыўнага інвентару і рэкламнай прадукцыі.

Супрацоўнікі ідэалагічна-нага апарату ўпраўлення для арганізацыі дзіцячага свята запрасілі вядучую з бюро арганізацыі святаў, якая правяла з дзецьмі вялікую колькасць конкурсаў — «На пошукі добрага настрою», «Малюнак з завязанымі вачамі», «Агдадай песню» і г.д. Гэта сустрэча аказалася захапляльнай не толькі для дзяцей, бацькі таксама не засталіся без увагі і змаглі паўдзельнічаць у пастаноўцы музычна-гумарыстычнай казкі «Рэпка». Усялякія гульні, песні, танцы, сямейныя конкурсы, а галоўнае — падаўнікі і міліцыянер-кінолаг старшыня міліцыі Максім Белазлаў разам са сваім выхаванцам, чатырохногім памочнікам па мянушцы Жыган. А гэта значыць, што добраахвотныя грамадзяне і гошці горада могуць адчуваць сябе спакойна.



У МУЗЕЙ АХОВЫ — НЕ ЗА СЛАВАЙ

Паралімпійцам — павышаны клопат

Не так даўно ў Дэпартамент аховы МУС Рэспублікі Беларусь прайшоў ушанаванне беларускіх спартсменаў-паралімпійцаў, якія паспяхова выступілі ў Гульнях у канадскім Ванкуверы. За вялікі дасягненні — 9 узнагародаў, кіраўніцтва дэпартамента вырашыла на бясплатна аснове ўстанавіць у кватэрах прызёраў сігналізацыю.

Сустрэча завяршылася ў гісторыка-дэманстрацыйным цэнтры Дэпартамента аховы.



Фота А. ЯРМАЛІНСКА

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)
Трэба сказаць, што дабраяна і шчырасць гэтых людзей да-добраму здзіўлілі: нягледзячы ні на якія эканамічныя калізій, народ не страціў жыццёвага аптымізму і спадзявання на тое, што ні ў якім разе не варта сумяваць. Жыццё ж паласатае. Сёння можа быць цёмная



Начальнік Мазырскага РВПС Галіна РУБАН (лева) заўсёды з задавальненнем сустракае Галіну ГРАМОВІЧ у сценах пошты.

паласа, заўтра будзе светлая... На развітанне са звяздоўцамі Надзея Васільева, уладальніца новаенкага каларовага тэлевізара, пажадала супрацоўнікам газеты шматлікіх творчых поспехаў. Мы ж у сваю чаргу, усім жыхарам Жыткавіцкага раёна — яшчэ большай колькасці падпісчыкаў на старэйшае беларускамоўнае выданне. Пагодзім-ся, што ў Травае гэты наказ быў сімвалічным.

Цікавай атрымалася сустрэча і на Мазырскім вузле паштовай сувязі, дзе свой DVD-прайгравальнік зачыкалася жыхарка вёскі Мясешкавічы Ганна Грамовіч. Начальнік РВПС Галіна Рубан не без гонару сказала, што звяздоўская лаўратка раней працавала на пошце. Ганна Івануна, нягледзячы на велмыя паважаны ўзрост, выглядае заўсёды бадзёра і поўная аптымізму. Зрэшты, яна, можна сказаць, чалавек унікальны, з велмымі цікавымі жыццёвымі сітуацыямі. Напярэдадні сёленьяга дня Перамогі яе шлях з вёскі Мясешкавічы ляжаў у Маскву на тэлепраграму «Поле цудаў». І няхай лёс распарадзіўся так, што «ход не дайшоў» да Ганны Івануны на гэтай шоу-праграме, усё ж прыёмам было пабыць у белакаменнай, адчуць пад нагамі крамлёўскую брукоўку... Праўда, з пустымі рукамі назад ехаць не давалася: владчы «Поля цудаў» уручыў ёй у якасці падарунка пыласос. А тут яшчэ звяздоўскі прыз. Восі і скажы пасправаў, што табе фартуна не ўсіміхаецца.

Менавіта такім пункту гледжання прытрымліваецца і звяздоўская

падпісчыца з вёскі Слабада Баруйскага раёна Раіса Новаікава. Летадзі ў звяздоўскай латарэі лёс яе адарыў лаладзіўнікам «Атлант». Сёлета таксама вырашыла паспаць картку ў радыцыю. І заадагла, каб выйграць тэлевізар. І як тут не паверыць у цуд — Раіса Мікалаева ў якасці падарунка вылаў менавіта каларыво тэлевізар. Яна называе сябе шчаслівым чалавекам. Дзве дачкі, два ўнукі, муж Віктар Харытонавіч заўсёды побач. А тут яшчэ цэлы падарунковы набор ад «Звяды». Што яшчэ чалавеку патрэбна, каб называць сябе шчаслівым?!

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.
Мінск—Слуцк—Салігорск—Жыткавічы—Мазыр—Гомель—Жлобін—Баруйск—Мінск.



Раіса Мікалаева і Васіль Харытонавіч НОВАІКАВЫ лічаць сябе шчаслівымі людзьмі.

Крымінал. Здарэнні

Правядзення спецыяльнай праграмы «Мак-2010» міліцыянерамі былі знішчана каля 1000 кілаграмаў гэтых асабліва прывабных для некаторых зёлкаў. Больш за ўсё каналей — 450 кг — расло каля вёскі Сухавічы ў Калінавіцкім раёне.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.
АТРЫМАЛА 15 ГАДОЎ ТУРМЫ
У матэрыяле «Старыя адзіночкі... Беззабаронныя?» 17 чэрвеня наша газета расказала пра страшнае злачынства ў Драгічынскім раёне, калі 25-гадовая жанчына задушыла адзіноку састарэлу пенсіянерку ў спадзяванні знайсці яе грошы. Па гэтай справе вынесена судовая рашэнне. Забойца старэйшай настаўніцы грамадзянка Расія атрымала 15 гадоў пазбаўлення волі.

Яна СВЕТАВА.

РАБАЎНІК ЗАБРАЎ У ПРАДАВАЧКІ... 110 РУБЛЁЎ ВЫРУЧКІ
Грошы разам са скрыняй запатрабаваў, пагражаючы нажом, 35-гадовай раней судзімы грамадзянін у прадавачкі ў тры гадзіны ночы. Міліцыянеры хутка затрымалі рабаўніка, які спакусіўся на... 110 рублёў вылучыў на гэты момант у Гомелі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Анешкодзкі

16,8 мільёна рублёў да здабытку дзікоў
у якасці пакрыцця нанесенай шкоды па рашэнні суда Барысаўскага раёна павінен будзе заплаціць браканьер, які незаконна упалаваў дзіка-сяголетка і самку дзіка з шасцю эмбрыёнамі.

Гэта яшчэ не ўсё: грамадзяніну прызначана пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 2 гады 1 месяц з адбыццём пакарання ў папраўчай калоніі агульнага рэжыму. У парушальніка таксама канфіскавана паліўная стрэльба.

6 месяцаў папраўчых работ з утрыманнем у даход дзяржавы 10 працэнтаў заробку «адмерс» суд Жыткавіцкага раёна браканьеру за незаконную здабычу рыбы, здзейшаную паўторна на працягу года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне. 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна — так па рашэнні суда Смагонскага раёна «заплаціў» парушальнік за здабычу рыбы забароненымі прыладамі лоўлі і няясненне прыродным рэсурсам шкоды ў асабліва буйным памеры.

Лавілі браканьераў, а перахапілі металалом

У Гомельскую аблінспекцыю паступіла інфармацыя пра незаконнае паліванне «раёна пагранпрахода з Расійскай Федэрацыяй на ўчастку ад вёскі Перадзвіж да вёскі Шэйкі Веткаўскага раёна. Праверка інспектарамі разам з супрацоўнікамі палка міліцыі спецыяльнага прызначэння УУС Гомельскага аблвыканкама факт браканьерства не пацвердзіла. У той жа час былі затрыманыя тры грамадзяніны, якія незаконна нарыхтавалі і перавозілі металалом. Яны былі дастаўлены ў Веткаўскі РАУС, дзе ў дачыненні да іх было складзена 6 адміністрацыйных пратаколаў: 2 — за кіраванне транспартным сродкам без дакументаў, 1 — за незаконную нарыхтоўку металалому, яшчэ 3 — за знаходжанне ў зоне адчужэння і адсялення без адпаведнага дазволу. Канфіскаваны два аўтамабілі з металаломам і металашукальнік.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Погляд

«ГАЗАВАЯ ВАЙНА» — РАШЭННЕ ПАЛІТЫЧНАЕ

КОЖНЫ раз, калі па ініцыятыве Расіі з адной з суседніх краін (неабавязкова з Беларуссю) узнікае чарговая «газавая вайна», «газавы канфлікт» ці «спрэчка двух гаспадарчых суб'ектаў», называе я хочаце, у расійскіх СМІ з'яўляецца хваля з'едліва-крытычных, а часам безапелячальных і абразлівых па тоне і змесце (так і хочацца сказаць — казакных) артыкулаў, каментарыяў, аглядаў у адрас тагачасных праціўнікаў Крамля.

Памятаю, у час супрацьстаяння з прэзідэнтам Юшчанкам і яго камандай колькі інфармацыйнага броду было выліта на Украіну. Восі і цяпер у разгар пятага па ліку публічнага на ўвесь свет высвятлення адносінаў аб аплаце за настаўленае паліва і яго транзіт фармальна «Газпрама» і «Белтрансгаза», а па сутнасці Масквы з Мінскам, Беларусь апынулася ў ролі аб'екта інфармацыйнай агрэсіі. Яе агульным месцам, калі ў некалькіх словах, зноў сталі папрокі нашай краіны ва ўтрыманстве, у спажывецкіх падыходах да дружнасці з Расіяй і эканамічнага супрацоўніцтва з ёю, палітыканстве, каб за кошт доверлівага саюзніка падтрымліваць адносна высокі ўзровень жыцця амаль 10-мільённага насельніцтва.

Не ўпэнены, што ўсе сённяшняе негатывыя па змесце публікацыі пра Беларусь, выкліканыя газавым супрацьстаяннем, — казакныя, напісаны пад дыктоўку ці па тэзісах крамлёўскіх ньюсмікераў. Магчыма, наадварот, казакны сярэд гэтых публікацый адзінік. І гэты насяржовае больш за ўсё, бо сведчыць пра пазны накірунак мыслення значнай часткі расійскіх палітолагаў, эканамістаў, экспертаў. Маюлаў, той, хто не з намі, — той супраць нас. У гэтым сэнсе, на мой погляд, паказальным з'яўляюцца разважаны вядомага маскоўскага эканаміста і эксперта Ірыны Ясінай у рускамоўнай Інтэрнэт-версіі часопіса «Форбс», які спецыялізуецца на падліку чужых грошай. Свой каментар яна назвала «Воспітанне бацькі».

У ім Ясіна сумленна прызнае, што аб'яўленне цяперашняй «газавай вайны» — гэта рашэнне палітычнае. І сапраўды, навошта хаваць, хай усе ведаюць і робяць адпаведныя высновы. А маскіраваць сапраўдныя мэты гэтага кроку смешным тлумачэннем накітават «спрэчку двух гаспадарчых суб'ектаў» некая неўсёзна. Дык вось, маскоўскі эканаміст лічыць сапраўданай і нават эфектыўнай такую метадку газавога выхавання лідараў суседніх краін. З гэтай нагоды прывяду характэрную цытату.

«Мы доўгі час «выховалі» Украіну — і, як нам здаецца, выхавалі. Нова прэзідэнт Віктар Януковіч ва ўсім пагадзіўся з Расіяй, а Расія, у сваю чаргу, так «паднамаца» новага прэзідэнта (я маю на ўвазе Севастопальскі флот), што цяпер у гэтым саюзе пануюць поўнае паразуменне і згода. Таму цяпер Беларусь стала новым аб'ектам для выхавання, паколькі Лукашэнка сваімі выступамі з нагоды М'янгага сезона, прадстаўленнем палітычнага прытулку Бакіеву і гэтак далей даў падставы думаць, што ён імкнецца да незалежнасці і збліжэння з Еўропай. У гэтай сітуацыі Расія — як раўнівы муж — спрабуе прыструніць Беларусь. Для гэтага ў нас больш чым дастаткова магчымасцяў. Перакрыць газ — толькі адзін з рэчывоў цыску».

Дзякуй, спадарыня Ясіна, за тое, што вы адкрылі вочы на таямны крамлёўскага дара. А то там кажуць пра нуміоўнае выкананне кантракту, фінансавую дысцыпліну і г. д. У чым яшчэ можна пагадзіцца з Ясінай, дык гэта з тым, што Беларусь — гэта не Украіна. А вось тое, што «Беларусь жыве цалкам не па сваіх эканамічных магчымасцях», што «у Беларусі не вырабляюць і не прадаюць на сусветны рынак нічога асаблівага, каб карыстацца добрым узроўнем жыцця», цяжка прызнаць. Ясіна яшчэ ўпаўнава ў тым, калі «Расія сурова прыстрашыць пальчыкам, і Лукашэнка, я думаю, адступіць назад — і будзе слухацца». Восі дзе, як казаў некалі Міхаіл Гарбачоў, сабака пакапаўся. Крамль трэба абавязкова «слухацца», а то ён як размахнецца газавай дубінкай... А калі Мінск не будзе слухацца? Зноў будучы здзейнічаць рывакі нафтагазавага ўздзеяння на незаворлівага партнёра? Напрыклад, далейшае павышэнне цэнаў на газ.

Відаць, у рамках інфармацыйнага забеспячэння «газавай вайны» і з мэтай псіхалагічнага ўздзеяння на беларускіх перамоўчыкаў «Газпрам» 21 чэрвеня паведамаў, што ў трэцім квартале расійскі газ абдзецца «Белтрансгаз» у 193—194 долары за тысячу кубаметраў супраць 185 у другім квартале. А ў 2011 годзе Беларусь павіна будзе плаціць за 250 долараў, што значна больш цэны, па якой «Белтрансгаз» набывае газ у 2010 годзе. На такія пяр-хадзі ўжо багатая кароткая гісторыя чарговай «газавай вайны».

Многіх вядомых беларускіх аналітыкаў і экспертаў па-ранейшаму здзіўляе фармальнае прычына адкрыцця «бязых дзеянняў» — запэўчанасць у нейкія нільовыя 200 мільёнаў долараў. Так, эканаміст, член Кансультацыйнага савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Леанід Заіка гаворыць, што толькі адна яхта сумавядомага алігарха Абрамовіча каштуе значна больш за беларускую запэўчанасць за газ. І нікто не пацікавіцца ў Маскве «наверсе», адкуль такіх шалёных грошай? А Беларусь зневажаюць на ўвесь свет за пратэрміноўку з аплатай.

На завяршэнне некалькі слоў пра палітычнае выхаванне. Не думаю, што Украіна ўвесь час будзе стаяць па камандзе «смірна» з Масквы. Няхай Кіев разграбе эканамічныя завалы, навядзе адносны парадок у вытворчасці, разлічыцца з крэдытамі, а там доўга чакаць чарговага канфлікту з Масквой не прыйдзецца. І зноў, паверце, узнікнуць спрэчкі вакол газавай трубы і Чарнаморскага флоту. Увогуле выхаванне — працэс складаны і шматгранны, у ім далакца не апошняе месца займае самавыхаванне. Восі гэтым бы заняцца Крамлю, а не ўказваць астатнім на заганы, а то хутка ўсіх саюзніцкаў страціць, а багачы вліякці Расіі паспяхова расцягнуць зграі праціўніцтва на ўсіх узроўнях палітычнай і эканамічнай уплыву. Але, на жаль, імперскі менталітэт выхаваннем і нават самавыхаваннем хутка не вытравіць. Дзясцігодзі спатрэбіцца.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

ЗАО «Трастбанк» г. Мінск, ул. Ігнатенка, 11 www.trustbank.by

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2010 года

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 год	2008 год
1	2	3	4	5	6
1 АКТИВЫ					
1	Денежные средства	1101		15 966,0	14 518,1
2	Средства в Национальном банке	1102		56 189,0	51 439,6
3	Ценные бумаги:	1103		1 002,9	8 197,3
4	для торговли	1103.1		-	-
5	удерживаемые до погашения	1103.2		-	-
6	в наличии для продажи	1103.3		1 002,9	8 197,3
7	Кредиты и другие средства в банках	1105		83 075,7	102 383,9
8	Кредиты клиентам	1106		165 418,4	151 794,1
9	Долгосрочные финансовые вложения	1107	2	389,9	89,9
10	Инвестиции в зависимое юридическое лицо	1107.2	2	1 468,1	1 085,0
11	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			-	-
12	Основные средства и нематериальные активы	1108		34 265,8	33 307,4
13	Прочие активы	1109		6 008,4	5 545,9
14	ИТОГО активы	110		363 784,2	368 361,2
13 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
15	Средства Национального банка	1202		-	-
16	Кредиты и другие средства банков	1205		3 459,2	4 406,3
17	Средства клиентов	1206		239 792,0	285 350,4
18	Ценные бумаги, выданные банком	1208		21 009,8	15 480,9
19	Прочие обязательства	1209		15 550,5	8 414,5
20	ВСЕГО обязательства	120		279 811,5	313 652,1
20 КАПИТАЛ					
21	Уставный фонд	1211		48 785,7	22 944,7
22	Эмиссионный доход	1212		-	-
23	Резервный фонд	1213		4 405,1	3 441,7
24	Накопленная прибыль	1214		4 262,9	3 216,6
25	Фонд переоценки статей баланса	1215	5	26 519,0	25 106,1
26	Всего капитал, принадлежащий собственникам головной организации — банка			83 972,7	54 709,1
27	Доля меньшинства			-	-
28	ВСЕГО капитал	121		83 972,7	54 709,1
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		363 784,2	368 361,2
30 ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
31	Требования	1301		266 908,1	83 931,6
32	Обязательства	1302		293 574,2	36 317,9

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2009 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 год	2008 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		33 750,5	22 871,8
2	Процентные расходы	2012		27 107,5	13 308,5
3	Чистые процентные доходы	201		6 643,0	9 563,3
4	Комиссионные доходы	2021		28 222,8	17 424,1
5	Комиссионные расходы	2022		1 710,1	1 922,7
6	Чистые комиссионные доходы	202		26 512,7	15 501,4
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203		(-2217,6)	2 883,2
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		-	(-0,5)
9	Доход в форме дивидендов	205		-	-
10	Чистые отчисления в резервы	206		5 997,7	3 990,9
11	Прочие доходы	207		19 669,6	1 700,1
12	Операционные расходы	208		19 960,4	15 928,3
13	Прочие расходы	209		22 858,4	2 221,2
14	Налог на прибыль	210		-	1 677,9
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		1 791,2	5 829,2
16	Доля в прибыли(убытке) зависимых юридических лиц	6		149,7	560,8
17	Доля в прибыли(убытке) совместно контролируемых юридических лиц			-	-
18	Итого прибыль (убыток)			1940,9	6390,0
19	Доля в прибыли(убытке), принадлежащая собственникам головной организации			-	-
20	Доля меньшинства в прибыли(убытке)			-	-

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2009 год

№ п/п	Наименование статей капитала	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонд переоценки статей баланса	Всего капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. За год, предшествующий отчетному								
2	Остаток на 1 января 2008 г.	3011	14501,0	-	2754,2	3392,6	20121,4	40769,2
3	Изменения статей капитала	3012	8443,7	-	687,5	-176,0	4984,7	13990,1
2.1	В том числе:							
2.1.1	совокупный доход	3012.1	x	x	x	6390,0	4984,3	11374,3
2.1.2	направление прибыли на пополнение фондов	3012.2	5578,3	x	987,5	-6565,8	x	-
2.3	операции с учредителями (участниками):	3012.3	2565,4	-	x	-	x	2565,4
2.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	3012.3.1	2565,4	-	x	x	x	2565,4
2.5	выплата дивидендов акционерам	3012.3.2	x	x	x	-	-	-
2.6	операции с собственными выкупленными акциями	3012.3.3	-	x	x	x	x	-
2.7	перераспределение между статьями капитала	3012.5	2000,0	-	(-300)	-	-	-
2.8	прочие изменения (округление)	3012.6	-	-	-	-0,2	0,4	0,1
3	Остаток на 1 января 2009 г.	3013	22944,7	-	3441,7	3216,6	25106,1	54709,1
Раздел II. За отчетный год								
4	Остаток на 1 января 2009 г.	3011	22944,7	-	3441,7	3216,6	25106,1	54709,1
5	Изменения статей капитала	3012	25841,0	-	963,4	1046,3	1412,9	29263,6
5.1	В том числе:							
5.1.1	совокупный доход	3012.1	x	x	x	1940,9	1413,3	3354,2
5.1.2	направление прибыли на пополнение фондов	3012.2	-	x	963,4	-963,4	x	-
5.3	операции с учредителями (участниками):	3012.3	25841,0	-	x	-	x	25841,0
5.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	3012.3.1	25841,0	-	x	x	x	25841,0
5.5	выплата дивидендов акционерам	3012.3.2	x	x	x	-	-	-
5.6	операции с собственными выкупленными акциями	3012.3.3	-	x	x			



Генеральны дырэктар прадпрыемства «Магілёўаблдарбуд» Мікалай КРАУЦОУ.

ДОБРЫЕ ДАРОГІ ДЛЯ ДЗЯРЖАВЫ

Перад камунальным унітарным прадпрыемствам па праектаванні, рамонце і будаўніцтве дарог «Магілёўаблдарбуд» стаецца значная задача. Прагнозы паказваюць на 2010 год напружаны: 103% у параўнанні з леташнім. Неабходна выканаць значны аб'ём работ — на 150 мільярдаў рублёў, і над гэтым цяпер працуе ўсё прадпрыемства.

Нездарма гавораць, што дарогі — гэта артыры жыцця краіны. — Кажа генеральны дырэктар «Магілёўаблдарбуд» Мікалай КРАУЦОУ. — Пра эканоміку дзяржавы найперш мяркуюць па дарогах. Добрая дарога — добрая дзяржава. Восем мільярд рублёў — гэта імідж прадпрыемства.

Сёлета «Магілёўаблдарбуд» працуе ў 15 аграпрадках. Работы ідуць з асярэдкам, каб завяршыць іх у асноўным у 3-м квартале. — Каб у нормальных умовах надвор'я выканаць аб'ём і ўсе зрабіць якасна, — тлумачыць Мікалай КРАУЦОУ. — Год якісці ў краіне — мы пра гэта не забываемся.

УВАГА, НАСТАЎ ЧАС ВЕРАГОДНЫХ ЗАМОРАЎ!

У выніку недахопу ці поўнай адсутнасці ў вадзе кіслароду, неабходнага для жыцця рыбаў, можа наступіць яе зямор.

Летнія заморы рыбы назіраюцца ў спякотны час года — у чэрвені-ліпені — пры высокіх тэмпературах у рэках, азёрах, вадасховішчах, якія моцна зараслі сіне-зялёнымі водарасцямі, што надаюць вадзе густа-зялёны колер. Чым больш зялёны водны аб'ект, чым больш у ім расліннасці, тым горш у ім рыбе. Акрамя таго, у выніку заліцця пойменных участкаў рэк, выкліканых ліўневымі дажджамі ці паступленнем паводкавых водаў, у летні час могуць назірацца заморы рыбы, справакаваныя гніеннем залітай расліннасці, расказалі нам у Міністэрстве прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

Для прафілактыкі ўзнікнення замораў у летні сезон неабходна ўсяляк перашкаджаць залішчаму разрастанню вадаёмаў жорсткай надводнай расліннасцю. Яе знішчаюць вышываннем, якое праводзяць у перыяд цвіцення раслін. Скошваную расліннасць трэба своєчасна прыбраць. Таксама важна расчысціць пратокі і крыніцы, вышываць расліннасць у поймах рэк, меліярацыйных каналах і іншых вадацёках.

На водных аб'ектах, што трапляюць у групу рызыкі, зазначаюць спецыялісты, неабходна ўнясенне вапны. Вапнаванне садзейнічае раскладанню і паскарэнню мінералізацыі арганічнага рэчыва.

Сяргей СОСЛОВКА.

ТАНЦАВАЛЬНЫЯ ВЕЧАРЫ «ДЛЯ ТЫХ, КАМУ ЗА...»

КАРЫСТАЮЦА ПАПУЛЯРНАСЦЮ Дыскатэкі пад адкрытым небам «Для тых, каму за 30» у парку Чаплюскай карыстаюцца папулярнасцю ў мішан. Яны збіраюць ад 400 да 700 удзельнікаў. Прычым рэтра-кампазіцыі тут гучаць вельмі радка, наведвальнікі танцавальных вечараў аддаюць перавагу сучаснай, у тым ліку і клубнай музыцы. Пра гэта на дзелявым сядзенні ў агенстве «Мінск-Навіны» расказала начальнік культуры-маасвага аддзела УП «Гарадзкія паркі» Лідзія ВЕЖАВЕЦ.

Дыскатэкі праходзяць па суботах і нядзелях з 16.00 да 18.30. Іх наведваюць мінчане ва ўзросце ад 45 гадоў і старэйшыя.

Аліна ПІШЧЫК, «Мінск-Навіны».

АНТ ПАКАЖА МІНСКІ КАНЦЭРТ ЭЛТАНА ДЖОНА

Праўда, гэта будзе скарачаны варыянт выступлення легендарнага брытанскага музыканта. Тэлеверсія разлічана прыблізна на гадзіну, тады як канцэрт будзе працягвацца каля трох гадзін.

— Плануем, тэлеглядцы змогуць убачыць канцэрт Элтана Джона на наступны дзень пасля яго выступлення ў Мінску. Хоць не выключана, што дата з'явіцца змяніцца, — паведамаў першы намеснік старэйшага праўлення тэлеканала АНТ Сяргей ХОМІЧ.

У Мінск Элтан Джон прыедзе на прыватным самалёце ў дзень канцэрта. І адразу накіруецца ў «Мінск-Арэну», дзе і выступіць 26 чэрвеня.

Гіна ЮДЗІНА, «Мінск-Навіны».



ЗАСНАВАЛЬНІК: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЯ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

ДАРОГІ, ЯКІЯ МЫ РОБІМ

«Магілёўаблдарбуд» клапаціцца пра безаварыйны і камфортны праезд па дарогах вобласці

КАБ ВОКА РАДАВАЛАСЯ

Сёння «Магілёўаблдарбуд» адказвае за 10 836 кіламетраў дарог у рэгіёне. Дзяржава выдаткавала сёлета на іх утрыманне 59 мільярдаў рублёў, але каб выканаць прагнозы паказчыкі, даводзіцца шукаць дадатковыя прыярытэты.

Мікалай Краўцоў лічыць, што цяпер дарожнікам трэба рабіць стаўку на жыллёвае будаўніцтва. Жыллё ў Беларусі ўзводзіцца інтэнсіўна, патрабаванні да яго якасці і добраўпарадкавання наваколляў тэрыторыі вялікі. Якраз апошняе выдатна робяць спецыялісты і працаўнікі «Магілёўаблдарбуд».

Новы магілёўскі мікраён «Спадарожнік» інтэнсіўна забудоўваецца.



Начальнік ВТА Андрэй МАСКАЛЁУ і галоўны інжынер ДРБУ-217 Аляксандр ЖУРАУ на добраўпарадкаванні новага магілёўскага мікраёна «Спадарожнік».

Раней навокал прыгожых дамоў на вуліцы Пысіна, расказваюць, была пустэча, якая ў дажджы хутка ператваралася ў балотца з чаротам.

Цяпер тут працуе ДРБУ-217 з Дрыбіна, — паказвае начальнік вытворча-тэхнічнага аддзела «Магілёўаблдарбуд» Андрэй МАСКАЛЁУ. — Яны ўсталювалі бартавыя камяні, зрабілі пешаходныя дарожкі з пліткі і паклалі асфальта-бетоннае пакрыццё. Поўны комплекс добраўпарадкавання. Тут яшчэ працы шмат, але з цягам часу ўсё будзе зроблена нармальна, на еўрапейскім узроўні. Людзі хоцьці, каб вока радавалася і дарожкам, і зеляніне. Мы згодныя гэтым жадаанням дагадзіць і гэта робім.

Іншы важны аб'ект — Магілёўскі домабудаўнічы камбінат. Прадпры-

емства дзякуючы інвестыцыйнаму праекту атрымлівае другое дыханне, і сёння для яго важны і знешні выгляд, над якім працуе «Магілёўаблдарбуд». На тэрыторыі прадпрыемства павінен быць парадак, і дарожнікі яго наводзяць.

ТРЫМАЦА І ПАДСТАВІЦА ПЛЯЧО

Нягледзячы на крызісныя працы, «Магілёўаблдарбуд» выконвае сваю галоўную задачу — утрымлівае дарогі.

Сёння на гэта патрабавання шмат грошай. Каб падтрымліваць дарогі паводле еўрапейскіх стандартаў, на 1 кіламетр патрабавання не меней за 40 мільянаў рублёў. Цяпер жа выдаткоўваецца ў 10 разоў менш.

Павялічваюцца цэны на матэрыялы. Сітуацыя ускладнілася прыняццем на баланс 3 тысяч кіламетраў грунтавых дарог у вёсках. Паездзі да дачных пасёлкаў і вясковых могілак — гэта таксама клопат «Магілёўаблдарбуд».

І хоць грошай нестася, патрабаванні да дарог усё вышэйшыя. «Але гэта і правільна — XXI стагоддзе!» — лічыць кіраўнік прадпрыемства.

Пра станочнае ў крызісе слуха на сказаў Прэзідэнт: хто выжыве, той і пераможа, — каментуе Мікалай Краўцоў. — Шмат залежыць ад кіраўніка: яму трэба добра лічыць і думаць на перспектыву. Крызіс загартае людзей і даць ім урэшце ўпэўненасць у заўтрашнім дні.

Прадпрыемства і гэта тая ўмова выжывання ў складаных вараўках, без якой не абыйдзецца і самы разумны начальнік. Мікалай

Краўцоў кажа, што ён без свайго калектыву, якім ён кіруе больш за 7 гадоў, — нібыта генерал без войска. Сёння ў склад «Магілёўаблдарбуд» уваходзяць 22 дарожныя рамонтна-будаўнічыя ўпраўленні, праектная арганізацыя і гандбольны клуб. Увогуле ў іх працуюць больш за 2200 чалавек.

Усе яны — пісьменныя людзі і добрыя спецыялісты, — запэўнівае генеральны дырэктар. — Могуць выконваць усё задачы. Без такога калектыву мы б не выжылі.

Людзі спадзяюцца, што праз некалькі гадоў цяперашні крызіс саступіць месца лепшым часінам.

У нас ёсць тэхніка, людзі навучаны працаваць і, самае галоўнае, гатовыя падставіць плячо і прыцягнуць руку дапамогі тым, у каго цяжкасці, — скажаў Мікалай Краўцоў.

БЕЗАВАРЫЙНЫЯ ДАРОГІ

Дарожнікі будаўнік — гэта прафесія перспектывная, бо дарогі — прыкмета цывілізацыі ва ўсе часы, без іх людзі не могуць жыць і развівацца. З гэтай высновай і звязана будучыня такой магутнай арганізацыі, як «Магілёўаблдарбуд». Сёння працаўнікі прадпрыемства штодня кладуць 5 тысяч тон асфальту!

Дарогі часам вымушаюць чакаць пешага, і на іх рамонт і ўтрыманне патрэбна больш грошай, —



Дарожнікі ператвараюць пустэчу з балотца на вуліцы Пысіна ў еўрапейскае месца для жыцця людзей.

Тым болей, што колькасць аўтамабільнага павольнага руху ў прагрэсі. Але ў такой сітуацыі ў мяне прэтэнзіі толькі да сваіх кіраўнікоў, якія павінны забяспечыць бяспечны праезд па дарогах. Каб былі дарожныя знакі, каб не было ямінаў: і нават няхай трохі страсяне на латках, але каб былі аварыйныя сітуацыі на дарогах. Восем тых наш клопат.

У прадпрыемстве «Магілёўаблдарбуд» жадаюць сваім працаўнікам цягліцы, дабрабыту, добрага фінансавання, упушчэнасці ў заўтрашнім дні. А ўсім, хто ездзіць па дарогах, — камфортнага і безаварыйнага праезду.

Ілона ІВАНОВА, Алена ДАУЖАНОК, Фота Ірыны САВАСНОЙ, УНН 700183484.

Крынічка

Рубрыку вядзе Валіяціна ШПІЛЕўСКАЯ, тэл. 285 88 81 № 21 (353)

Кроп абароніць капусту, агуркі і іншыя расліны

Агульнавядома, што розныя эфіраляныя расліны адлужваюць многіх шкоднікаў. Якія гэта будуць расліны на агародзе, кожны выбірае сам. Гэта залежыць ад таго, ці збіраецеся вы сплунчаць агародніцтва з дзікімі травамі, альбо вам больш падабаюцца ароматычныя дабаўкі да гарбаты.

А магчыма, вы збіраецеся стварыць сад экзатычных раслін. У залежнасці ад вашага рашэння можна не толькі падарабці віды раслін, але і дэвадацца пра асаблівасці іх вырошчвання, бо не ўсе расліны сярбюць паміж сабой.

Калі кроп пасадыць разам з капустай, то яго моцны пах «збівае з панталюк» матылькоў, блянянку, адлужвае слімакоў і смужкоў. А вось пах, напрыклад, таматаў дэзаўрэнтае капусных блошак, лістадэў, тлю.

Дарэчы, кроп павінен расці ўсоды: на градках з агуркамі, бабовымі, цыбуляй, рознымі відамі капусты, качаннай салаці, рэпай, буракамі. Яго можна высваць усювесь (пад зіму), каб цвіценне пачалося яе магараней. Праз жожня 2—3 тыдні кроп трэба саяць зноў, для таго каг «парасоні» прыцягвалі карысных насякомых, якія абарняюць ваш агарод. Існуе шмат карысных «насякомых-драпежнікаў», якія ў любой стадыі развіцця сілкуюцца шкоднікамі культурных раслін: божа кароўка, жужаліца, залатавочка і інш.

Каб колькасць такіх насякомых пастаянна павялічвалася, акрамя кропу, трэба вырошчваць пятрушку, календуру, сельдэрэй, базілік. Нектарам і пылком гэтых раслін актыўна сілкуюцца насякомыя — ворагі вусеняў. Правара, што белачкавая і квасістая капуста, якія растуць сярод белай канюшыны і час цвіцення, вельмі слаба параждаюцца вусенямі, і не таму, што на іх радзёй садзіцца матылькі блянянка і капуснай молі, а таму, што беляя канюшына прыцягвае мноства карысных насякомых — ворагаў капусных блянянкаў. Дарэчы, у садзе, дзе расце мноства розных відаў раслін, больш ахвотна селяцца і птушкі, якія знішчаюць шкоднікаў.

Ўсім мясных і рыбных страў. З маладых парасткаў робяць цукаты, са свежых каранёў вараць варэнне.

Размнажаюць любісту, высаіваючы насенне ў грунт пад зіму альбо ранняй вясной, а таксама расадамі. Для вегетатыўнага размнажэння выкапваюць магутныя кусты з мноствам пушпшак, разразаюць на часткі доўгім вострым нажом, асяржонна адразаючы частку караня з адной ці дзвюма пупышкамі. А можна адкапаць глебу з аднаго боку расліны і нажом альбо вострай рыдлёўкай аддзяліць частку караня з дзвюма-трыма пупышкамі. Любісту можна вырошчваць на адным месцы да пяці гадоў.

Вясной любіста адрастае вельмі рана, як толькі расце снег. Пад плёнчаным укрывішчам зялёная можна атрымаць на 10—12 дзён раней. За сезон лісты абразаюць 3-4 разы. Любіста адразаюцца ад іншых вострапахучых раслін тым, што не назалашае нітраў.

Лекі ад смутку

У сярэднявечнай Еўропе меліся лічылася цудадзейным сродкам ад усіх хваробаў. У XVIII стагоддзі ў адным з жаночых манастыроў гатавалі настойку, складаную па сваім змове, — мелісавы спірт, ці «дух мелісы» (слова «спірт» у перакладзе з латын і азначае «дух»). Настойку выкарыстоўвалі для лячэння ад ператамлення, глыбокіх дэпрэсій, для паляпшэння агульнага самадчування.

У народнай медыцыне меліса займае ганарнае месца. У якасці заспакаляльнага сродку мелісу зварваюць (2-3 шт. лыжкі сухіх лістоў на 1 шклянку кіпеню) і піюць 2-3 разы ў дзень. У якасці снатворнага выпіваюць адну-дзве шклянкі па 150 мл за паўгадзіны да сну.

Для прыгатавання гарбаты з мелісы зварваюць 1 ст. лыжку сухіх лістоў на 250 мл кіпеню і піюць гарбату халоднай. Будзе больш

Мучністая раса

Летам агароднікаў вельмі засмучае тое, што часта агуркі адольвае мучністая раса. Халодныя ночы, паўлі халоднай вады, непрытрымлівае сезавароту (пасля агуркоў — зноў агуркі), высокая тэмпература і вільготнасць у густых агурочных пасадках, нават выкарыстанне старой плёнкі садзейнічае не толькі з'яўленню мучністай расы, але і можа прывесці да іншых грыбковых захворванняў.

Мучністая раса — гэта калі на лістах утвараюцца беляя плямы, быццам пасыпаныя мукой. Затым паступова лісты згортаюцца, чарнеюць і высыхаюць. Крыўдна бывае, калі можа было б збіраць і збіраць зялёныя агуркі, але раптам вося такая хвароба. Мучністая раса параждае і іншыя расліны, напрыклад, чорныя парочки, флэксцы.

НАСТОЙ КАРАВАКЮ

Адно частку добра перапражана каравінага гою зліваюць трыма часткамі вады, настоіваюць тры дні. Настой працежваюць, дадаючы яшчэ тры часткі вады. Апырскаюць расліны пад вечар або ў пахмурнае надвор'е.

НАСТОЙ ЗБОРЖАЮЧАЙ ТРАВЫ

Эмаліяванае ядро запаўняюць напалову травой, зліваюць гарачай вадою, настоіваюць двое сутак, працежваюць. На 1 л настою дадаюць 1 ч. лыжку мачавіны або 1 г марганцоўкі і апырскаюць расліны. Расліны паліваюць пад карань, пад кормілачка, зразаюць старыя ніжнія лісты, зрэзы прысваюць тоўчаным вугалем. Такі прыём дазваляе кустам лепш праветрывацца, прадухіляе захворванне мучністай расой.

Акрамя вышэй названых настояў для чорных парэчак і іншых раслін, якія адольвае мучністая раса, можна карыстацца растварам кальцынаванай соды і медна-мыльнай эмульсіі.

МЕДНА-МЫЛЬНАЯ ЭМУЛЬСІЯ

У эмаліяваным посудзе ў 9 л гарачай вады распускаюць 200 г вадкага зялёнага мыла і 1 кавалек гаспадарчага. Асобна ў 1 л гарачай вады разводзіць 20 г меднага купарасу і, іспысаныя лямешкава, паволі ўліваюць яго ў мыльную раствору (атрымліваюцца зялената-блкітныя аднародная вадкасці). Раствору астуджаюць да 25 градусаў, фільтруюць.

КАЛЬЦЫНАВАНАЯ СОДА

50 г папярэдняе разведзенай соды (вуглякіслага натрыю) і 50 г гаспадарчага мыла разводзіць у 10 л цёплай вады.

Агуркі ад мучністай і лжывай мучністай расы апырскаюць растварам «Тапаза» (1 ампула на 10 л вады).

Недахоп мікраэлементаў — слабыя расліны

Вядома, што немагчыма атрымаць добры ўраджай выдатнай якасці без падкормкі ўгнаеннямі. Аб уплыве, напрыклад, азоту і фосфару агароднікі ведаюць дакладна, а вось пра ролі мікраэлементаў ведаюць, магчыма, не ўсе. Між тым пры недахопе бору расліны моцна куюцца, але кветкаў утвараецца мала і завязь атапае. Акрамя таго, дэфіцыт гэтага элемента выклікае, напрыклад, утварэнне трэшчы на бульбе, а ў агародных раслін маладыя лісточкі вельмі крохкія, пункт росту чарнее і адмірае, а, напрыклад, агуркі пакрываюцца бурымі плямамі і глыбокай прывабной формай. Без бору верхнія пушпшкі і карані агурка адміраюць, слаба цвітуць.

Недахоп марганцу звычайна працягваецца на пераважных глебах. У агуркоў плёці кароткія і тонкія. Маладыя лісты светла-зялёныя з жаўтаватым каймой па краях. Пры недахопе марганцу лісты ў тых жа агуркоў павялічваюць цёмна-чырвоны колер, пункт агурочніка затрымліваецца.

Пры дэфіцыце медзі запавольваецца рост парасткаў. Лісты робяцца сіне-зялёнымі, часам закручваюцца. Карані развіваюцца дрэнна, кветкі слабыя, плады дрэбныя.

Калі няма малібдэну, першыя дзве пары сапраўдных лістоў жаўтуць, закручваюцца, тканкі паміж зялёнымі жылкамі ўздурваюцца.

Пры недахопе жалеза, аслабіла на шчальчых глебах, ва ўсіх без выключэння агароднічных культурах жаўтуць верхнія лісты.

Дэфіцыт цынку характэрны, перш за ўсё, для пладовых культур. У іх развіваюцца лісты ненармальнай формы, плады калі і ўтвараюцца, то маюць непрывабную форму. Праз некалькі гадоў галадзання ў дрэў адміраюць нават цэлыя галіны.

Спецыялісты лічаць, што найбольш эфектыўна праводзіць пазакарэньнае падкормкі, г. зн. апырскаванне па лістах, у такім выпадку і меншы расход угнаенняў, і моцна рэгулявае дозу унясення. Зараз у гандлёвых пунктах, дзе прадаюць ўгнаенні ці дачны інвентар, можна купіць такія мікраўгнаенні як «Экаліст мона медзь», «Экаліст мона цынк», «Экаліст мона марганец» і іншыя. Прадэцка таксама ўгнаенне «Мультивіт». Упакуючы забяспечаныя зытэткамі, дзе дастаткова падрабязна прыведзена тэхналогія іх выкарыстання ў агародніцтве і садаводства.

Масныя суніцы

Пры недахопе вільгаці ягады бываюць дрэбныя, а часам і наогул засыхаюць. Засуха, адсутнасць паліва пасля ўборкі зніжаюць ураджай на наступны год.

У цяжкіх суніц выцягваюцца, расада вырастае слабая, ураджайнасць знікаецца, а смак ягад пагаршаецца.

Гэтая культура любіць слабакіслыя і нейтральныя глебы.

Ранняя вясной карысна апрацаваць кусты суніц слабым растварам марганцоўкі або 4-працэнтным растварам мачавіны. Гэты прыём дзейнічае як пазакарэньнае падкормка і садзейнічае зніжэнню інфекцыі, якая перамавала на расліне.

Калі зямельныя падмерзлі, ім дапаможа падкормка азотнымі ўгнаеннямі (20—30 мг на 1 кв. м).

У перыяд высявання ягад суніц паліваюць толькі ў тым выпадку, калі багча, што ягады завязваюць ад засухі.



Глядзі, якое добрае надвор'е! Ідзі на вуліцы пагуляй!

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.



Фота Анатолія КЛЕШЧУКА.

Weather forecast section titled 'НАДВОР'Е на заўтра' with a map of Belarus and city-specific forecasts.

Section titled '...і суседзі' with weather forecasts for neighboring cities like Варшава, Кіев, Рыга, Вільнюс, Масква, С-Пецярбург.

24 чэрвеня

1900 год — нарадзіўся (в. Жабачава Капыльскага раёна) Кузьма Чорны.

Вядомы беларускі пісьменнік. З 1923 года член літаратурнага аб'яднання «Маладнякі», у 1926—1931 гадах — старшыня літаратурнага аб'яднання «Узвышша». У 1938 г. быў неабгрунтавана арыштаваны, год знаходзіўся ў мінскай турме. З 1941 года быў у эвакуацыі ў Маскве, удзельнічаў у выданні газеты-платката «Раздзім фашысцкую гадзіну». Пасля вызвалення Беларусі вярнуўся ў Мінск, працаваў у часопісе «Беларусь». Аўтар раманаў «Зямля», «Радзіма», «Трэце пакаленне», апавесці «Лявон Бушмар», «Люба Лук'янская», многіх апавяданняў. Выступаў таксама ў жанры драматыры. Перакляў на беларускую мову творы А. Пушкіна, М. Гогаля, М. Горькага, Я. Гашака.

1925 год — у Заходняй Беларусі заснавана Беларуска-рабочыцкая грамада (БСРП) — масавая легальная рэвалюцыйна-дэмакратычная нацыянальна-вызваленчая арганізацыя. Навічалы больш як 2 тысячы гуртоў, якія аб'ядноўвалі каля 120 тысяч членаў. Лідарамі арганізацыі з'яўляліся Б. Тарашкевіч, С. Рак-Міхайлоўскі, П. Валюшын, П. Мятла, М. Буровіч. Праграма БСРП прадугледжвала самавызначэнне Заходняй Беларусі і аб'яднанне ўсіх беларускіх земляў у сялянска-рабочую рэспубліку, стварэнне ўрада працоўных, устанавленне дэмакратычных свабод, канфіскацыю абшарніцкіх і царкоўных земляў і падзел іх без выкупу паміж малаземельнымі сялянамі, ліквідацыю асадынаў, нацыянальную роўнасць, адкачунку на роднай мове і інш. Непасрэдна ўплыў на фармаванне ідэалогіі і практычную дзейнасць БСРП аказвала КПЗБ. Камуністы ігралі вядучую ролю ў імявых гуртках грамады. У студзені 1927 года польская ўлада арыштавала кіраўнікоў БСРП, якія былі асуджаны да працяглай тэрмінай знявольненя. Усяго пад суд трапіла больш як 400 кіраўнікоў і актывістаў грамады. У сакавіку 1927 года БСРП афіцыйна забаронена.

«Сціпа не ведае таінага іштыру: яна любіць заварыць адкрыта і чыста». Фёдар Глінка (1786—1880), рускі паэт.